

# ЗВЯЗДА

Орган ЦКі МККП(б) ЦВКі СНК БССР

№ 65 (6041) | 21 сакавіка 1938 г., панядзелак | ЦАНА 10 КАП.

## ВАЖНЕЙШЫ АБАВЯЗАК КОМСАМОЛА

Дзесяты год ВЛКСМ у сваіх рашэннях накіраваў баявую праграму дзейнасці камсамольскіх арганізацый на выхаванне моладзі ў духу большэвізму, у духу бязмежнай любові да сваёй савецкай радзімы. Пасля в'язды прайшоў ужо 2 год. За гэты перыяд савецкая моладзь пад кіраўніцтвам вялікай партыі Леніна—Сталіна ізмерна вырасла палітычна, выхавалася ў сваіх радах палітычнай патрыятычнай краіны.

Сталініскае пільгі і змянілі аблічча вялікага Савецкага Саюза, ператварылі яго ў індустрыяльную, тэхнічна аснашчаную краіну, у квітняючы сад сацыялізму. У перадавых радах бою за справу ланізма ішла і ідзе цудоўная моладзь. Яна звязала свой лёс і лёнасць з роднай маткай — Комуністычнай партыяй большэвікоў і пад яе кіраўніцтвам загартоўвалася ў класавых баях, выходзіла і расла ідэя і палітычна. Мільяны юнакоў і дзяўчат в'яліюцца стаханавцамі, ударнікамі, перадавымі людзьмі нашай краіны. Перадавая моладзь заўсёды гарыць жадаем уступіць у камсомол, каб пад кіраўніцтвам партыі Леніна—Сталіна мношчы перамогі сацыялізма ў нашай краіне.

Аднак, камсамольскія арганізацыі Беларусі не поўнасцю выканалі рашэнні X з'езду ВЛКСМ аб разгортванні палітычна-выхаваўчай работы па ўдзягненню перадавой моладзі ў камсомол. У радзе гарадскіх і раённых арганізацый існавала бюракратычная практыка, чыноўніцкія адносіны да прыёму ў камсомол. Дзесяты заў лжалі ў часоных гаркомах і райкомах неразглядаемі, а ў радзе арганізацый оы фактычна закрыт доступ у камсомол.

Былі сакратары Влкомльскага райкома камсомала Пасеікі (зараз з'яны з работ) наўмысна затрымліваў і не развараў паступіўшыя заявы маладых калгаснікаў аб жадаванні ўступіць у рады ланіскага камсомала. Гэты чыноўнік пакінуў беа уважкі увагі дзесяты акет за 1935, 1936 і 1937 год. Тры год лжалі ў бюракратычных справах райкома неразглядаемыя акеты, за якімі сталі жыць людзі. У гэтым жа раёне ў 67 калгасах няма пярвічных камсамольскіх арганізацый.

Выкрыты вораг народа, які ўначальваў Віцебскі гарком камсомала, усімі мерамі затрымліваў уступленне моладзі ў камсомол. Есьць факты, калі па два годы матарыял аб прыёме не разглядаваў на бюро, адмаўляў і прыёме дастойным насіць званне члена ланіскага камсомала. На працягу года марынавалі акеты студэнтаў рабфакса сувязі тав. Алейнікава і Мільштэйна (толькі надаўна яны прыняты ў камсомол).

Намы камсамольскія кіраўнікі забываюць часта, што ўсесаюзны Ленінскі Комуністычны Саюз Моладзі — гэта самая масавая беспартыйная арганізацыя нашай краіны, якая прымае да ВКП(б) і яна ў сваіх радах перадавую, падрыхтаваную моладзь. Толькі гэтым можна растлумачыць тое, што справа з прыёмам у КСМ у такіх пярвічных арганізацыях з тысячнымі калектывамі рабфакса моладзі, як Гомельскага, шкловадоў імя Сталіна, паравоза-вагоннарамонны завод, пастаўлена аўсім дрына. Гэтае—пасля неаднаразовых указанняў ЦК ВЛКСМ аб тым, каб пакончыць з бюракратызмам і адносінамі да прыёму ў камсомол аднавай

нашай радзіме моладзі. Відць, што камсамольская арганізацыя не зробіла належных вывадаў з указанняў таварыша Сталіна аб разгортванні палітычнай работы сярод моладзі.

Становішча з выхаваннем моладзі сельскіх камсамольскіх арганізацый трэба прызнаць далёка не здавальняючым. Трэба прама сказаць, што шкодніцкая практыка выкрытых ворагаў, накіраваная на развал, запущанне палітычнай работы калгасных камсамольскіх арганізацый у многіх раёнах яшчэ да канца не ліквідавана. У рэспубліцы налічваецца больш 9 тысяч калгасаў, а камсамольскіх арганізацый у іх каля 3.000. Такім чынам, велізарная колькасць калгаснай моладзі не ахоплены камсамольскім ушлым, не мае магчымасці ўступіць у рады ланіскага камсомала.

Вынікі гэтага відавочныя. Так, напрыклад, па Бірэнінскому раёну за люты месяц у камсомол прынята ўсяго 11 маладых калгаснікаў, па Добрушскаму — толькі 5, Клімавіцкаму — 19, Уваравіцкаму — 12. У Грэскай і радзе іншых раённых арганізацый за 2 месяцы 1938 года не арганізавана ні адной пярвічнай камсамольскай арганізацы ў калгасах.

Ды і сельскія пярвічныя арганізацыі не сталі арганізуючым зьявом па выхаванню моладзі, па ўдзягненню яе ў рады ланіскага камсомала. У Лагойскім раёне такія пярвічныя камсамольскія арганізацы, як калгаса «XIII Кастрычнік», раённай калгаснай школы, у 1938 годзе не прынялі яшчэ ні аднаго чалавека ў свае рады. У гэтым жа раёне есьць усяго 23 пярвічныя камсамольскія арганізацы ў калгасах.

У сельскіх камсамольскіх арганізацыях, таксама як і ў гарадскіх, маюць месца пры прыёме ў камсомол асуджаныя экзамены, розныя лаўшкі і т. д. Нарадка ад уступаючага ў камсомол калгаснага хлопца ці дзяўчыны патрабуе ведання гісторыі партыі, рашэнняў пленумаў ЦК ВЛКСМ і т. д. Такім чынам, ад жадаючых уступіць у камсомол часта патрабуюць такіх релюў, як ад сапраўднага члена камсомала, забываючы пры гэтым, што маладыя рабочыя, калгаснікі уступаюць у камсомол для таго, каб гэтыя веды здабыць у арганізацыі, каб яны атрымалі палітычную загартаванасць, умелі разварацца па ўсіх пытаннях унутранага і міжнароднага становішча.

Рашэнне апошняга Пленума ЦК ВЛКСМ «Аб устрыненні недахопаў у справе прыёму моладзі ў камсомол» павінна быць па-большэвіцку ажыццэўлена камсамольскімі арганізацыямі рэспублікі, каб нахвучэй адкрыць доступ у рады ланіскага камсомала лепшым маладым людзям, рашуча зламаць рутыну, бюракратызм, чыноўніцтва, што перашкаджае сотням маладых юнакоў і дзяўчат уступіць у камсомол.

Задача заключаецца ў тым, каб камсамольскія арганізацыі, глыбока вывучаючы гістарычныя рашэнні студэнтскага Пленума ЦК ВКП(б), выконваючы рашэнне Пленума ЦК ВЛКСМ, пры дапамозе і кіраўніцтве партарганізацыі выправілі далучэння памылкі пры выключэнні часных людзей з КСМ, да канца выкрылі замаксаваныя ворагаў, пакіньнікаў, кабарыстаў. Трэба карэным чынам палічыць палітычна выхаваную работу, усямерна павысіць уважлінасць у камсомол перадавой моладзі, бязмежна аддавай нашай радзіме і вялікай партыі Леніна—Сталіна.

## РЭСПУБЛІКАНСКАЯ НАРАДА АГРАНОМАЎ

Учора ў Доме ўрада адкрылася рэспубліканская нарада аграномаў, на якой прысутнічаюць 800 аграномаў райземадзельства, МТС і навуковых работнікаў. Па дакладу—аб выніках агранамічных работ у мінулым годзе і аб вадаках аграномаў у барацьбе за высокі ўраджай у гэтым годзе — разгарнуліся спрэчкі.

У сваіх выступленнях аграномы і навуковыя работнікі, делячы сваім вопытам, падмаюць рад вельмі важных аграэхнічных пытанняў, ажыццяўленне якіх намагаю павысіць ураджайнасць сацыялістычных палёў. Іны крытыкуюць Наркамзем БССР за аўсім слабую дапамогу аграномам, асабліва ў частках, у іх работе і росце.

Аграном Любаньскага райземадзела тав. Куніцкі расказавае, што ў раёне асудана ўжо больш 7 тысяч гектараў балота, на якім у мінулым годзе калгаснікі знялі высокі ўраджай. Але ўмовы Любаньскага і некаторых іншых раёнаў, дзе есьць вялікія плошчы асушаных балот, Наркамзем не ўлічыў пры плававанні заводу мінеральных угнаенняў. Угнаенняў завезена аўсім недастаткова.

Сістэму кіраўніцтва Наркамзема раённымі аграномамі рэзка крытыкаваў аграном Лепельскага акраземадзела тав. Жукоўскі. Тав. Жукоўскі падмае такія пытан-

ня, як паўсюднае прыстасаванне культурынага плуга, неадкладная арганізацыя ва ўсіх калгасах збору гноёвай яшчы да падкормкі раслін і т. д.

Па пытанню стварэння моцнай кармавай базы для сацыялістычнай жывёлагадоўлі выступіў тав. Калыняў (Турэкае даследчае поле).

Амаль кожны прамоўца крытыкуе Наркамзем БССР за адсутнасць клопатаў аб павышэнні кваліфікацыі аграномаў, аб адсутнасці масавай папулярнай агранамічнай літаратуры. У сувязі з гэтым аграном Веткаўскай МТС тав. Веразіцкаў прапанаваў у раёных арганізацыях агракабінецы, у якіх аграномы змагі-б не толькі павышаць свае веды, а вучыць другіх — калгасных вопытнікаў, звеняных і т. д.

Выступаючы ў спрэчках аграномы, — тт. Шляга (Брагінскай МТС), Старавойтаў (аграхімлабараторыя Лёўненскай МТС) і іншыя — рэзка паставілі перад Наркамземам пытанне аб хутчэйшым удзягненні ў калгасах правільных севашваротаў, арганізацыі сапраўднай барацьбы (пільхам лупчэння) з пустазем; заклікалі аграномаў больш суўзана і ўсебакова падкахопіць да складання ў калгасах гаданых вытворчых планаў, перагляду старых норм і т. д.

Сёння ў 10 гадзін раніцы нарада прадаўжае сваю работу.

## СЁННЯ У НУМАРЫ:

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛА — Важнейшы абавязак камсамола.

У Совеце Народных Камісараў СССР. Аб мерах па павышэнню ўраджайнасці бульбы ў 1938 годзе.

АРТЫКУЛЫ:

І. Эренгроз — Па-большэвіцку рыхтавацца да партыйных сходаў.

С. Ляснеўскі — Аб паклічніку і яго анекудах з райкома партыі.

Н. Вішнеўскі, Т. Хадкевіч — Ідзе вясна...

А. І. Фельдман — Баявая задача партыйнай арганізацыі.

С. К. Калінічэнка — З неадраўнасцю чакаем вясны.

М. С. Зайцава — За 900 цэнтнераў буракоў з гектара.

А. П. Гулей — Слаба дапамагаюць аграномы.

І. Турэцкі — Некаторыя ўрокі стаханавскага месяцаніка лесааганага.

І. Алаў — Фашысцкая агентура ў Чэхаславакіі.

ЗА РУБЛІЖОМ:

Замежныя водгукі на заяву тав. Літвінава — Польска-літоўскі канфлікт.—Германія дапамагае Японіі.—Адова міжнароднага камітэта барацьбы з фашызмам.—Ваенны дзеянні ў Кітаі.

## ЗАМЕЖНЫЯ ВОДГУКІ НА ЗАЯВУ ТАВ. ЛІТВІНАВА

ЖША

НЬЮ-ЁРК, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Вядомы журналіст Хейвуд Броун у артыкуле, апублікаваным у друку, патрабуе, каб урад ЗША прыняў прапанову Літвінава аб скліканні канферэнцыі антыфашысцкіх краін. Броун рэзка выступае супроць ізаляцыяністаў, сьвярджаючых, што фашызм не пагражае ЗША. «Амерыканскія рэакцыянеры, — гаворыць Броун, — адкрыта выражаюць свае сімпатыі Гітлеру. Фашысцкія агенты ўжо знаходзяцца ў нашым асяроддзі. Мы імкнемся да міру, які можа быць дасягнуты толькі шляхам барацьбы з фашысцкай агрэсіяй».

ФРАНЦЫЯ

ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Па паведаў заявы тав. Літвінава замежным журналістам газета «Эр нувель» піша: «Няма патрэбы падкрэсліваць значэнне гэтай заявы. Яна сустрача з жывым задавальненнем усімі, хто астаецца верным Лізе нацыі».

Табу ў газете «Эвр» піша, што ў Парыжы надуюць «вельмі вялікае значэнне прапанове Літвінава». Указаўшы на тое, што гутарка можа ісці аб «пагадненні краін, верных Лізе нацыі, прынятым калектывнай безапаснасці і паважалых дагаворах», Табу заяўляе: «Заява Літвінава сведчыць аб намерах Савецкага Саюза праістаяць процікам фашысцкіх дзяржаў».

РУМЫНІЯ

БУХАРЭСТ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Рад румынскіх газет змяшчае на відным месцы заяву т. Літвінава падагаўляючым: «СССР — за скліканне канферэнцыі мірных дзяржаў», «Савецкі Саюз змагаецца супроць агрэсара». Друку падкрэслівае ў заяве т. Літвінава месца, дзе гаворыцца аб арганізацыі калектывнага адпору агрэсару і аб калектывнай безапаснасці ў рамках Лігі нацыі.

## ПОЛЬСКА-ЛІТОЎСКІ КАНФЛІКТ

ЛІТВА ЎСТУПІЛА ГВАЛТУ

ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Пад загалоўкамі «Літва ўступіла сіле» і падобнымі вачернія газеты публікуюць тэлеграму ў Варшаву аб тым, што літоўскі ўрад прыняў польскія ультыматум. Польская дыпламатычная місія ў Каунасе і літоўская місія ў Варшаве адкрыліца на пазней 31 сакавіка.

Газета «Тан» прыводзіць справядліва аб пасаджэнні літоўскага сейма, на якім было вырашана прыняць польскія ультыматум. Газета ўказвае, што намеснік літоўскага прэм'ера Станішаўскі пасля паведамлення сейму аб мерах, прынятых літоўскім урадам для ліквідацыі інцыдэнта, заявіў:

«У сілу суровай небяспекі, якая пагражае Літве, літоўскі ўрад неадкладна зварнуўся да ўрадаў вялікіх дзяржаў, каб зварнуць іх увагу на небяспеку, пагражаючую міру, і каб прасіць іх дапамагчы нам сваім палітычным ушлым. К нінчасю, іх намаганні не змаглі перашкодзіць пасылцы Польскай ультыматума. Гэты ультыматум быў уручэн Літве. У такіх умовах літоўскі ўрад рашуча падпарадкавацца польскім патрабаванням. Перавага сіл — на польскім баку. Аднак сіла не з'яўляецца правам. Літоўскі ўрад павінен быў прыняць гэта ра-

шэнне, хаця ён ведае, што ўвесь літоўскі народ гатуе абараніць да канца сваю незалежнасць».

Пасля заявы Станішаўскага сеймам прынята наступная рэзалюцыя: «Сейм прымае, што ўрад быў вымушан прыняць польскія ультыматум».

ВАРШАВА, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Большасць польскіх газет апублікавала экстранныя выпускі, якія паведамляюць аб прыняцці Літвой польскага ультыматума. Неадкладна пасля з'яўлення гэтых выпускаў у Варшаве пачалася яўрэйская пагромы.

ВАРШАВА, 20 сакавіка. (БЕЛТА). Учора вечарам у Варшаве адбылася дэманстрацыя, арганізаваная «Лагорам нацыянальнага аднаення» ў з'вязку з «справамі» Польшчы над Літвой. У адрозненне ад ранейшых інспыраваных лозунгаў, адкрыта заклікаўшых да захавання Літвы, дэманстранты на гэты раз высунулі больш завуальваны лозунг: «Злучэнне двух народаў — палкаў і літоўцаў». Характарна, што гэты лозунг вельмі нагадвае лозунг, высунуты ў свой час германскімі фашыстамі ў адносінах да ўстрыйскага народа.

## ГЕРМАНИЯ ДАПАМАГАЕ ЯПОНІІ

ШАНХАЙ, 19 красавіка. (БЕЛТА). Паведамляюць, што ў Шанхай да японцаў прыбыла 50 нямецкіх лётчыкаў. Па паведамленню газеты «Дамей-

ваньба», у бліжэйшыя дні яны адправяцца на пачыночны фронт для ўзлеў у баях на баку Японіі. Разам з імі ў Германіі прыбыла 40 бомбавозаў.

## У СОВЕЦЕ НАРОДНЫХ КАМІСАРАЎ СССР

### АБ МЕРАХ ПА ПАВЫШЭННЮ ўРАДЖАЙНАСЦІ БУЛЬБЫ ў 1938 ГОДЗЕ

СНК Саюза ССР прызнаў аўсім недапушчальным, што цэлы рад абласцей — Чэлібінская, Свердловская, Сталінградская, Растоўская, а таксама Данская, Днепрапетраўская, Нікалаўская, Одзкая вобласці УССР, Краснадарскі, Далёкаўсходні краі, Крымская АССР і некаторыя іншыя, маючы ўсе магчымасці забяспечыць свае патрэбы ў харчовай і насеннай бульбе да лік мясцовых пасеваў, завозіць да гэтага часу бульбу з іншых краёў, абласцей і рэспублік.

СНК Саюза ССР прынаў неабходным ліквідаваць такую практыку нічым не апраўдаемых перавозаў бульбы з вобласці ў вобласць і забяспечыць задавальненне патрэбы ў бульбе да лік мясцовых пасеваў і загатовак.

Такое нецярпимае становішча з'явілася вынікам вельмі неадказальнай работы зямельных органаў і недастатковай увагі з боку мясцовых саветніц, партыйных арганізацый да развіцця культуры бульбы. Гэта папярэджаецца тым, што сярэдняя ўраджайнасць бульбы прадаўжае аставацца яшчэ нізкай (100—120 цэнтнераў у нячорназемнай паласе і 45—55 цэнтнераў у паўднёвых і паўднёва-ўсходніх абласцях Саюза).

Выходзячы з гэтага, Совет Народных Камісараў Саюза ССР паставіў:

1. Забараніць, пачынаючы з ураджайнага 1939 года, усюкі завоз бульбы на чыстунцы з адной вобласці ў другую вобласць.
2. Абавязваць Наркамзем СССР, саўнаркомы саюзных і аўтаномных рэспублік, краёвых і абласных выканкомы забяспечыць выкананне ўстаноўленага на 1938 год дзяржаўнага плана сярбы бульбы ў памеры 6.708,6 тысячы гектараў па БССР, прынушыў ўсе неабходныя меры да забяспечэння пасеваў мясцовымі рэсурсамі бульбы.
3. Для дасягнення высокай ураджайнасці бульбы, у адпаведнасці з вопытам перадавых калгасаў, рэкамендаваць калгасам:
  - а) арганізаваць унутры палюводчых брыгад, маючых пасевы бульбы, паста-

- а) пашчы пасеваў бульбы на ўвесь сезон работ;
- б) устанавіць дадатковую аплата звенням за кожную атрыманую выш палена тону бульбы з гектара 5—6 працэдэнт;
- в) пасадку бульбы праводзіць па лепшых для бульбы палюводчых;
- г) уносіць пад бульбу гной і іншыя арганічныя ўгнаенні ў колькасці не менш 30—40 тон на гектар у раёнах нячорназемнай паласы і 15—20 тон у паўднёвых раёнах, а таксама скарыстаць усе віды мясцовых угнаенняў (попел, торф і інш.);
- д) рабіць дакладны адбор для пасадкі выключна здаровай бульбы;
- е) шырока ўжываць пасадку бульбы араваным пасадным матэрыялам;
- ж) правесці пасадку бульбы ў максімальна сціслы тэрмін з абавязковым баранаваннем усходаў бульбы, ужываючы не менш 3—4 мікрадрых апрацовак з прапалкай;
- з) для ўстрынення страт бульбы пры ўборцы абавязкова праводзіць пасляўборачнае баранаванне і пераворванне.
4. Давольнік праўленнем калгасаў праводзіць натуральнае аваснаванне членаў арцелі бульбай з пачатку яе ўборкі ў памеры 20—15 проц. убранный бульбы.
5. Абавязваць Наркамат (Галоўсельмам) забяспечыць выпуск і завоз да сезону палых работ не пазней 15 мая 1938 года 4.000 бульбасаджалак.
6. У мэтах барацьбы з вырджаннем бульбы ў паўднёвых асушаных абласцях і атрымання здаровага пасадкача матэрыялу, устанавіць план летніх пасадкаў бульбы ў 1938 годзе ў наступных памерах:
 

У тым ліку:	— 40.000 гектараў
па Данскай вобл.	— 9.000 гектараў,
па Днепрапетраўскай вобл.	— 10.000 гектараў,
па Нікалаўскай вобл.	— 8.000 гектараў,
па Одскай вобл.	— 10.000 гектараў,
па АМССР	— 3.000 гектараў,



Х. П. КАПЛАН — лепшы стахановец другога хронавага цеха менскага скурзавода «Большэвік», выконвае вытворчую норму на 189 проц. Фото С. Грына.

## АДОВЗА МІЖНАРОДНАГА КАМІТЭТА БАРАЦЬБЫ З ФАШЫЗМАМ

ПАРЫЖ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Міжнародны камітэт барацьбы з вайной і фашызмам выпусіў адовзу, у якой гаворыцца:

«Неабходна адкрыць граціцы і аднавіць свабодны гандаль з рэспубліканскай Іспаніяй. Гэтай Іспанія трэба дапамагчы дзейным чынам. Усе варожыя фашызму дзяржавы павінны абвясціць, што новае парушэнне міжнароднага права будзе разглядацца імі як прычына да вайны. Народы, безапаснасці якіх знаходзіцца пад пагрозай, павінны патрабаваць ад сваіх урадаў абаронага саюза, не пакідаючы ніякіх сумненняў адносна іх волі праістаяць новаму парушэнню дагавораў усімі сродкамі».

Міжнародны камітэт зварачаецца да грамадскай думкі дэмакратычных краін з заклікам патрабаваць аб'яднання

Францыі, Англіі, СССР, Чэхаславакіі і падтрымання Злучаных Штатаў для забеспячэння міру і гарантыі безапаснасці і тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаў, у асабліваці невядлікіх краін».

НЬЮ-ЁРК, 20 сакавіка. (БЕЛТА). У Нью-Ёрку адбылася антыфашысцкая дэманстрацыя, у якой прыняла ўдзел некалькі тысяч камсамольцаў. Камсомольцы ішлі з лозунгам супроць фашысцкай агрэсіі ў Аўстрыі і ў Іспаніі.

У Дэтройце адбылася антыфашысцкая дэманстрацыя супроць будынка германскага консульства. Паліцыя разганяла дэманстрантаў. Аналагічныя дэманстрацыі адбыліся ў Дэтмеры (штат Каларада) і ў радзе іншых гададоў ЗША.

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Па РСФСР                  | — 9.800 гектараў, |
| У тым ліку:               |                   |
| па Оренбургскай вобл.     | — 400 гектараў,   |
| па Саратаўскай вобл.      | — 900 гектараў,   |
| па АССР немцаў Паваложжа  | — 500 гектараў,   |
| па Сталінградскай вобл.   | — 1.800 гектараў, |
| па Растоўскай вобл.       | — 2.000 гектараў, |
| па Краснадарскаму краю    | — 1.000 гектараў, |
| па Орджанікідзевскаму кр. | — 1.250 гектараў, |
| па Крымскай АССР          | — 1.500 гектараў. |
7. Для забеспячэння выканання плана сартавых пасеваў бульбы, устаноўленага Саўнаркомом СССР на 1938 год, і хутчэйшага пераходу на сартавыя сартавыя пасевы:
- а) скарыстаць на пасевы ўсе наяўныя на мясцах рэсурс сартавой бульбы шляхам арганізацыі вяснага між-калгаснага абмену раловай бульбы на сартавую, акупаць сартавой бульбы ў калгасаў і калгаснікаў, а таксама шырокае правядзення клубнага абдору;
  - б) заваязіць у 1938 годзе з іншых абласцей сартавую бульбу размяркоўваць выключна для пасеваў на насенныя участках саўтасаў і калгасаў;
  - в) устанавіць на 1938 год надбаўкі да закупачных і загатоўчых план на наступныя сарты бульбы:
- ХУТКАСПЕЛЫЯ СТАЛОВЫЯ САРТЫ:**
- |  |                   |
|--|-------------------|
| «Ранняя роза», «Эпікур», «Фітафторастойлівы» сорт № 8670, Універсальны сорт «ЛОРХ» | — ва ўсіх раёнах. |
|--|-------------------|
- Ракаўстойлівыя сарты** — у раёнах пагранічнай паласы — УССР, БССР, Каральскай АССР, ДуК, Ленінградскай і Калінінскай абласцях.
- ТЭХНІЧНЫЯ САРТЫ:**
- |                       |  |
|-----------------------|--|
| «Вольтман», «Сілезія» | — у зонах заводуў хрумтала-патачай прамысловасці — Яраслаўскай, Рязанскай, Горкаўскай, Орлоўскай, Тамбоўскай абласцях, Татарскай і Чувашскай АССР. |
|-----------------------|--|

# НЕКАТОРЫЯ ўРОКІ СТАХАНАЎСКАГА МЕСЯЧНІКА ЛЕСАЗАГАТОВАК

Закончыўся стыханаўскі месячнік на лесазагатоўках, які праводзіўся ў нашай рэспубліцы з дапамогай ЦК ВКП(б) з 5 лютага па 5 сакавіка. Вынікі правядзення гэтага масавага мерапрыемства засцерагаюць асабліва ўвагу. Самае асноўнае і рашучае, што фактычна вызначыла рэзультаты работы месячніка, не выканаць: план рубкі і вывазкі лесу сарван. Замест 1.300 тысяч кубаметраў вывезена ўсяго 699 тысяч, што складае 53,7 проц. плана, а загатоўлена на 54 проц. задання. З 33 леспрамагасу і мехпунктаў план выкацілі толькі два (Рэчыцы і Бабіні).

Характэрна, што ў дні стыханаўскага месячніка лясныя арганізацыі не толькі не палепшылі работу, але працавалі значна горш, чым у папярэдні час. Калі ў трэці дэкадзе студзеня было вывезена 270 тысяч кубаметраў драўніны, то за той-жа перыяд лютага вывезена ўсяго 246 тысяч. Такім чынам, замест нарастання тэмпаў на справе мы бачым рэзкае зніжэнне.

Асабліва габэна прапавалі ў гэты месяц такія леспрамагасы і мехпункты, як Вабруўскі, Глускі, Брожскі, Крупецкі, Касцюковіцкі, Клічэўскі, Слуцкі. Іны нават не далі 50 проц. плана. Вабруўскі мехпункт, напрыклад, на 10 сакавіка выканаў квартальнае заданне па вывазе ўсяго на 35,8 проц., Глускі леспрамагас — на 34,4 проц.

Кіраўнікі трэста Лесбел і Нарвамска мехі ўсе неабходна для таго, каб з паспехам закончыць стыханаўскі месячнік. Партыя і ўрад аказалі нарматыўна-каласальную дапамогу. Паўліяна рублёў атрымаў Лесбел сёлета на падрыхтоўчую работу да яго. Значна палепшыў аўта- і трактарны парк. Нарэшце, план вывазкі лесу ў парэўнанні з мінулым годам зменшан на 50 проц. На час стыханаўскага месячніка паслана на дапамогу лясным арганізацыям на месцы вялікая група адказных работнікаў. І, не гледзячы на ўсё гэта, Лесбел габэна праваліў стыханаўскі месячнік і, як і раней, зрывае работу важнейшых галін народнай гаспадаркі.

Чаму ж не выконваецца важнейшае дзяржаўнае заданне? У часе стыханаўскага месячніка з усёй яскравасцю выявіліся буйнейшыя недахопы ў рабоце трэста і леспрамагасу.

Важнейшае пытанне — арганізацыя працы — работнікі леспрамагасу амаль не аддалі ніякай увагі. Пры загатоўцы лесу рубяць павінны, апрача сваёй асноўнай работы, збіраць у кучы галі і спальваць яго. Гэта ўваходзіць таксама і ў іх норму выпрацоўкі. У выніку на пачатку работы траціцца шмат каштоўнага часу. Калі-ж адцяляць гэты працэс ад асноўнага — рубкі, — то прадукцыйнасць працы лесарубаў значна павялічыцца.

У часе месячніка ў лесе штодня прапавала звыш 9.000 лесарубаў і 24.500 вочыкаў. Калі-б правільна была арганізавана праца ўсёй гэтай масы людзей, які каласальны эффект быў-бы атрымаць.

Паўнейшая бэадказнасць, якая існуе на лесаўчастках, спрыяе зніжэнню прадукцыйнасці працы. У лесе няма ніякага кантролю, дзесяткі прыходзяць у лес, калі ім уздумаецца, вочыкі выязджаюць у 11 гадзін раніцы, робяць адзін райс і праз 2—3 гадзіны вяртаюцца дамоў.

Выключна дрэнна была арганізавана праца на аўтабазы і трактарных пунктах. План механізаванай вывазкі выканан у стыханаўскім месячніку на 64,1 проц. Дзесяткі аўтамашын большую частку месяца прасталі з-за адсутнасці шoferаў, пружынаў, або з-за нястачы вывезенага лесу да трас.

Кіраўнікі адстаючых аўтабаз (ба-

бруўскія, ласкоўкіцкая) усю віну сваёй нікудышняй работы ўваляваюць на «бэадарожжа». На справе ж бэадарожжа і расхлябанасць — прычына зрываў работы.

Прадукцыйнасць працы на большасці аўтабаз зусім мізерная. Пагрузка на машыны складала 2½ кубаметра на роіс, замест 6½. Пры чым, машыны рабілі ўсяго 1—2 роісы, замест 4—5.

Маючы вялікі парк машын, трэст не мае амаль ні адной абсталяванай майстэрні, і пры малейшай паломцы машыны выходзяць са строю на доўгі час.

На лесазагатоўках поўнаасцю абме праўдана дурковае піла, якая павялічвае прадукцыйнасць у два разы, але яна ўжываецца вельмі слаба. Перавага не перад простай пілай не паказваецца наглядна шырокай масе лесарубаў.

Цэнтральнай фігуры на лесазагатоўках — вочыку, лесарубу, шoferу, трактарысту не былі створаны неабходныя ўмовы для работы. Асабліва дрэнныя былі ўмовы лесарубаў на Брожскаму, Вабруўскаму мехпунктах, Горнацкаму леспрамагасу і інш. Таму тут вялікая цяжкасць.

Дрэна было арганізавана забеспячэнне рабочых у лесе прадуктамі харчавання і праматарамі. Спажывецкая кааперацыя нікудышня арганізавала сваю работу. Былі выпадкі ў Вабруўскім і Выхаўскім раёнах, што няасвоена часова завозілі хлеб на лесаўчасткі. На паматлікі скаргі лесарубаў работнікі кааператыві нават не рэагавалі.

За час месячніка вырасілі дзесяткі, сотні стыханаўцаў, якія паказалі ўзровень вышэй прадукцыйнасці працы. У Асіпавіцкім леспрамагасе вочыкі т. Лешчкі Анупрэй і Рыгор, Грынько і іншы даюць сістэматычна па 4—5 норм за дзень, а ў асобныя дні яны давалі рэкордныя выпрацоўкі — да 800 проц.

Шoferы Рачышка мехпункта т. Хаміноў, Філонаў, Дуброўскі выконваюць свае нормы на 125—133 проц. Стыханаўцы — лесарубы Уздзенскага леспрамагаса т. Астрыяга, Мікула, Масловіч, Чыгір даюць па 4—5 норм. Такіх перадаўчых няма і ў іншых леспрамагасах. Але стыханаўскі рух не знайшоў сапраўды масавага разгорвання ў часе месячніка. Між тым рост стыханаўскай рады з'яўляўся важнейшай умовай абвешчанага месячніка. Факты гавораць, што іменна аб гэтым заблылі кіраўнікі лесазагатоўчых арганізацый. Даволі сказаць, што да гэтага часу кіраўнікі трэста Лесбел нават не ведаюць, колькі павялічыўся лік стыханаўцаў за час месячніка, не ведаюць новых людзей, вырастаных на лесазагатоўках.

Некаторыя раённыя партыйныя і саветскія арганізацыі пытанні лесазагатоўчых зусім не займаліся, а ў лепшым выпадку выносілі рэзалюцыі, якія назаўтраж самі забывалі. Хіба не арганізацыя кіраўнікоў Кіраўскага раёна, які выканаў квартальны план па вывазе на 26 проц., і Глускага раёна — на 35 проц.?

Аб тым, што ніякага апраўдання не можа быць дрэннай рабоце, сведчыць тое, што такія раёны, як Хойніцкі, Даманавіцкі, Капыльскі, Веткаўскі, Прапойскі і інш., якія паспяхова закончылі свой квартальны план. Шырока разгорнуты масава-палітычныя работа сярод калгаснікаў, канкрэтнае і штодзённае кіраўніцтва з боку раённых арганізацый вырашала паспех перадаўчых лесазагатоўчых.

Трэба нагнаць упущанае. Намы сацыялістычнага прадпрыемства поўнаасцю павінны быць забеспячаны сыравінай.

I. ТУРЭЦКІ.

# ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ РЫХТАВАЦА ДА ПАРТЫЙНЫХ СХОДАЎ

На партыйных сходах члены і кандыдаты партыі павышаюць свой ідэйна-палітычны ўзровень, сход выхоўвае камуніста ў духу большэвізма, у духу ленынска-сталінскай непрымысцільнай вернасці да ворагаў народа. На партыходах камуністы вучацца вырашаць пытанні работы і жыцця навад партыі.

Аднак ішчэ ва многіх партыйных партарганізацыйных сходах праходзяць на нізкім палітычным узроўні, пытанні ставяцца непрадумана, без усёй падрыхтоўкі падрыхтоўкі. Да прыкладу возьмем партарганізацыю РВК (секратар парткома т. Гершман). Яна аднае амаль усіх кіруючых работнікаў раёна і з'яўляецца адной з буйнейшых партыйных партарганізацый. Ад добрай работы гэтай арганізацыі залежыць якасць работы многіх раённых арганізацый, у прыватнасці РВК, райа, райа і т. д. Але партарганізацыя працуе дрэнна. Да партыйных сходаў, як правіла, не рыхтуюцца, члены і кандыдаты партыі даведаюцца аб сходах толькі ў дзень яго склікання, не ведаючы, якія пытанні будуць абмяркоўвацца.

За снежань 1937 года, студзень і люты 1938 года праведзены чатыры сходы па пытанню: рашэнне Пленума ЦК ВКП(б), падрыхтоўка да саўбэн, арганізацыйная работа і інш. Усе пытанні абмяркоўваліся непадрыхтаванымі. У партарганізацыі быў дапушчэн лёгкадумны падыход да вырашэння спраў асобных камуністаў (Найдзіна і інш.).

Беспяканна працуе Радняноўскі партыйны арганізацыйны (партгор т. Гузельніч). Член партыі т. Селаў Мітрафан расказавае:

— Партыйныя сходы праводзяцца ў нас ад выпадку да выпадку. Прыдзе

інструктар райкома тав. Іваненка, зойдзе да партгора тав. Гузельніч. Потым разамішчы выклік усім камуністам з'явіцца на 5 гадзін вечара ў сельсавет. Добра, калі свечасова атрымаеш выклік, тады бязшчы не ведаючы чаго выклікаюць. Бываюць выпадкі, што палеру атрымаеш позна ноччу.

Зразумела, што пра парадак дня мы даведаемся толькі па самім сходах. Але ў нас парадак дня амаль аўбоды адпаведна: разгляд спраў камуністаў. Тут-жа на сходе, добра не разабраўшыся ў чым справа, выносяцца самыя суровыя сцвярджэнні камуністам. Я прапаву ў сельсо. Ніхто не зайшоў да мяне, не папківаўся майр работай, Рагман ні з таго, ні з сего збіраюць партыйны сход і выносяць мне суровую вымову без пераверкі высуцтых супроць мяне абвінавачванняў.

Адназначны недахоп партарботы, таварыш Жданав у сваім дакладзе на лютаўска-сакавіцкім Пленуме ЦК ВКП(б) падкрэсліў, што «роля агульнай партыйна-арганізацыйнай сходы збіраюцца дрэнна, пытанні мясцовага партыйнага жыцця займаюцца мала».

Усе вельмівае недахопы ў правядзенні партыйных сходаў маюць месца ў многіх партыйных арганізацыйных раёнах. Райком партыі, яго інструктары слаба кіруюць партыйнымі партарганізацыямі, не прыслухоўваюцца да запатрабаваньў радавых камуністаў, не рэагуюць на іх сігналы, няма штодзённага глыбокага вывучэння становішча работы партарганізацый.

I. ЗРЭНГРОЗ,

рэдактар кілімніцкай райгазеты.

# ДЭПУТАТ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА СССР ТАВ. Н. Е. БАТЮКІН ПРЫНЯТ У ПАРТЫЮ

ПРАПОЙСК. Прапойскі райком партыі зацвердзіў рашэнне пярвічнай партарганізацыі калгаса «Кастрычнік» аб прыёме кандыдатаў у члены партыі знатнага калгаса ВССР, ордэнаўска, дэпутата Вярхоўнага Совета СССР — тав. Батюкіна Нікіту Ермалавіча.

У сваёй заяве тав. Батюкін піша:

«Прашу пярвічную партарганізацыю

прыняць мяне кандыдатам у члены Усеазаваўнай камуністычнай партыі большэвіка. Я абавязваюся добрасумленна выконваць статут і праграму нашай партыі і ўсе даручэнні партарганізацыі. Я не нашкоджу свай і, калі спатрэбіцца, і свайго жыцця за справу партыі Леніна — Сталіна».



Заслаўскі райвыканком арганізаваў месячныя курсы па падрыхтоўцы сельсаветскага актыва — старшын і сакратараў сельсаветаў. НА ЗДЫМКУ: прыняццё тав. Батюкіна ў партыю. Фото Вернера (ВФФ).

# АБ ПАКЛЁПНІКУ І ЯГО АПЕКУНАХ З РАЙКОМА ПАРТЫІ

(Ад нашага спецыяльнага карэспандэнта)

Сталінскі Цэнтральны Камітэт нашай партыі няспынна вучыць і вучыць уважліваму падыходу да члена партыі, асабліва калі вырашаецца важнейшае для камуніста пытанне — аб прыбыванні яго ў рады ВКП(б). Студзеньскі Пленум ЦК ВКП(б) рашуча асудзіў варожую большэвізму практыку выключэння чэсных камуністаў з партыі ў парадку перастаноўкі і фальшывай пільнасці.

Аднак і зараз у партарганізацыйных б'ясах няма фактаў, калі пільнасці гусных ворагаў народа — кар'ерысты-камуністы, беспрышчынныя крыкуны — стараюцца выслухаць на выключэнні з партыі. Для сваіх брудных мэт яны ўзводзяць паклёб на чэсных камуністаў, без разбору, у парадку перастаноўкі выключваюць з партыі не ў чым не вінаватых людзей.

Адным з такіх тыповых кар'ерыстаў-паклёпнікаў з'яўляецца партгор Чавускага райсапжыўсаюза Самусёў. Ён сваёй пакаваў пільнасцю, каб захаваш сваю выключна прэную работу і бяздзейнасць у райсапжыўсаюзе, распушчэцца з чэснымі камуністамі, фабрыку на іх рэзію фальшывы.

Так, за адзін толькі месяц з партарганізацыйнага райсапжыўсаюза, якая налічвала 7 чалавек камуністаў, было выключана 5 чалавек. Адноў у афір паклёбу Самусёва з'явіўся член партыі тав. Марозаў. У гэты Марозаў? Ён быў рабочы-грузчык Жлобінскага дэпо, сямі п'ятомственага рабочага. Браты яго ўсе рабочыя. Сам ён з 1922 года член ЛКСМ, з 1926 года ў рады партыі. За ўвесь час прыбывання ў рады партыі выконваў рад адказных даручэнняў. І вось Самусёў на адным з партыйных сходаў гаворыць вялікую абвінавачуючую прамову: «Многу ўстаіноўлена, што Марозаў увесь час таварыш контррэволюцыйны (!); быў у сувязях з ворагамі народа, абараняў іх, разам з імі п'ястваваў. Зрываў калгасныя кірмашы, штурча ствараў каргі і т. д.»

Замест таго, каб правярць факты, партарганізацыя пайшла на павадку ў паклёпніка і т. Марозава выключыла з рады партыі. Яму ствароўся немагчымы ўмовы, над сям'ёй твораць роўны бэаваконні, паводзіць нормальных кватэрных умоў і інш.

Але на гэтым справа не канчаецца. Самусёў дзейнічае далей. Ён хутка дабіваецца выключэння з кандыдатаў партыі жонкі Марозава — Лешчковай са невядомых свайго мужа — «ворага народа», збірае «матэрыялы» і выключыла з партыі члена КП(б) тав. Аранзон — былога рабочага-гарбара, прапавучага ў раёне на мабілізаванні ЦК КП(б) в 1933 года. Яго Самусёў абвінавачваў у трагікісім выступленні і абароне «ворага» Марозава, супроць выключэння ягога асеміліся галасаван на партыйным сходах тав. Аранзон. На падставе паклёпніцкіх матэрыялаў Самусёва быў таксама выключан з партыі тав. Клімянкоў.

Такі-ж метад Самусёў ужываў і ў адносінах да чэсных беспартыйных работнікаў, прышываючы ім ярлыкі спекулянтаў, ворагаў (Хазаа, Вепрыскі, Даніловіч). Некаторыя чэсныя работнікі бэадэстаўна аддаліся пад суд.

Зараз тт. Лешчкова, Аранзон і Клімянкоў адноўлены ў партыі. Іжывымі акаваліся і матэрыялы на тав. Марозава. Аднак раённае начальства не супакойваецца, убуджае судовую справу. На судзе зноў-такі, у якасці сведкі, выступае Самусёў і абвінавачвае тав. Марозава ў зрыве кірма-

ша, хайа Самусёў добра ведаў, што тав. Марозаў у дні кірмаша быў на раёне, выконваў адказнае даручэнне райкома партыі. Не разабраўшыся ў сутнасці справы, народны суд прысуджае тав. Марозава да 6 месяцаў прымуоўчых прап.

Вярхоўны суд БССР скасаваў няправільнае рашэнне нарсуда, канчаткова рэабілітаваў тав. Марозава, аднавіўшы яго на раённай рабоце з вылатаў за вымунданы прагуд.

Такім чынам, пярэўдольны абвінавачаны тав. Марозаў аказаліся вышчленым, паклёпнікімі. Аднак пытанне аб яго партыйнасці і зараз асталяе не вырашаным. Райком партыі тры разы разглядаў справу тав. Марозава і ўсё-ж не знайшоў большэвіцкай мужнасці выправіць далучающую памылку, грубае самавольства ў адносінах да члена партыі.

На апошнім пасяджэнні райкома партыі (5 сакавіка) прынята наступная пастанова: «Справа перадаць на разгляд пярвічнай партыйнай арганізацыі РВК», у той час, калі тав. Марозаў выключыўся з партыі партарганізацыйнага райсапжыўсаюза, на ўчопе якой ён знаходзіцца.

Пакуль ідуць спрэчкі, хто павінен, разглядаць справу, райком стараяна заняўся адшукваннем новых, дадатковых кампраметуючых матэрыялаў на тав. Марозава. Пальмаюцца старыя архівы, праводзіцца рэвізія за час яго работы ў гарпо ў 1935—36 гг.

— А можа што-небудзь знойдзецца, — супакойвае сябе сакратар райкома тав. Падалька. Такія пазіцыя сакратара райкома зусім зразумела, калі ўспоміць характар яго выступлення на сходах пярвічнай партыйнай арганізацыі пры выключэнні з партыі тав. Марозава. Так Падалька гаварыў: «Марозаў звязан з ворагамі народа, яго пакінуць у партыі нельга, бо ўся яго дзейнасць контррэволюцыйная».

Як відаць, гонар мундзіра сакратара райкома ставіцца вышэй за лёс чалавека. Вось чаму т. Марозаў так доўга не можа дабіцца вырашэння пытання аб сваёй партыйнасці.

Масавая, няправільная выключэнне з партарганізацыі райсапжыўсаюза павінна было прыцягнуць увагу райкома партыі для таго, каб заняць маску з кар'ерыста-паклёпніка Самусёва, які не толькі выключыў камуністаў свайа арганізацыі, але па яго-ж матэрыялах быў няправільна выключан з партыі старшыня горсавета тав. Смаляк, які зараз рэабілітаван і адноўлен у рады партыі.

Паказаныя факты пераканаўча гавораць, што ў Чавускім райкоме партыі не зразумелі рашэння студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) і ўскляі марудляць з яго выкананнем. І не даўна, што паклёпнік Самусёў за сваю «дзейнасць» вылучан старшынёй райсапжыўсаюза.

Студзеньскі Пленум Цэнтральнага Камітэта партыі абавязваў партыйныя арганізацыі прымаць да строгай акаванасці асоб, вінаватых у паклёбе на членаў партыі. Аднак у Чавускім гэтае не хочун зрааумець. Паклёпнікі, кар'ерысты накіптал Самусёва бэапарана арудуюць і зараз, а райком партыі ім патурае.

С. ЛЯСНЕУСКІ.

# ФАШЫСЦКАЯ АГЕНТУРА ў ЧЭХАСЛАВАКІІ

I. АЛАЎ

Больш двух месяцаў пануе напружанне ў чэхаславацкай урадавай каліі. Напружанне гэта выклікала новымі атакамі чэхаславацкай аграрнай партыі (партыі буйных памешчыкаў і кулакоў) на знешнюю і ўнутраную палітыку чэхаславацкай дзяржавы.

У сваіх апошніх выступленнях на сходах і ў цэнтральным органе — газеце «Бенков» старшыня гэтай партыі Рудольф Беран выказаўся за расшырэнне ўрадавай каліі за кошт адной з самых рэакцыйных партый Чэхаславацкай, кіраўніком якой да сваёй смерці быў вядомы рэакцыянер Крамарж — партыі «Народні Слэпнечні», а таксама ірэндыстаў — партыі славянскіх клерыкалаў-аўтанамістаў. Самае галоўнае, што на старонках цэнтральнага органа самай буйнай урадавай партыі кіраўнік яе адкрыта заявіў аб неабходнасці прыцягнення ва ўрад гітлераўскага агента ў Чэхаславакіі — кіраўніка судэта-нямецкай фашысцкай партыі Генлейна.

Адбыўшыся ў канцы студзеня пленум цэнтральнага камітэта аграрнай партыі не толькі выразаў поўнае дэвер'е лініі паводні Берана, але і, як павядальніца чэхаславацкай газеты, аднадушна і з захапленнем выказаў сваю поўную агоду а поглядзім старшын і заявіў, што ён прымае на сябе поўную сумесную адказнасць.

Аграрная партыя з'яўляецца самай буйнай і моцнай у ўсёй вясой партыі, якія ўваходзяць у склад кааліцыйнага ўрада Чэхаславацкай. Аграры маюць партыі прам'ер-міністра і міністраў ўнутраных спраў, нацыянальнай абароны і земляробства.

З даўняга часу марай правага фашысцкага крыла аграрнай партыі з'яўляецца правядзенне ў галіне ўнутранай палітыкі метадаў «швэрдлар рукі», выганне з урада «соцыялістаў», прыцягненне ва ўрад судэта-нямецкай фашысцкай партыі Генлейна, гэтай

прамой агенты Гітлера. У галіне знешняй палітыкі гэта правае крыло вядзе кампанію супроць саюзнага дагавора з Францыяй, за асававанне пакта ўзаемнай дапамогі з СССР, яго аргентуеца на фашысцкую Германію, заігрывае з Італіяй і іспанскімі мячэжнікамі.

У час апошніх выбараў прэзідэнта ў 1935 г. правае крыло гэтай партыі прапавала падтрымліваць барысаву фашысцкай партыі Крамаржа супроць кандыдатуры цыярыпаліта прэзідэнта Чэхаславацкай — доктара Бенеша.

Чэхаславацкая аграрная партыя ператварылася зараз у перадавы атрад чэхаславацкай рэакцыі. Цяпер ужо няма сумнення ў тым, што яна поўнаасцю перайшла на пазіцыі свайго правага фашысцкага крыла.

Паведальніца чэхаславацкай прэсы аб тым, што ў сучасны момант вядучы перагаворы аб рэарганізацыі чэхаславацкага ўрада, сведчыць, што аграры прадаўжаюць свае авантуры. Яны дабіваюцца ўсімі сіламі стварэння так называемага «ўрада каняпартыі», шляхам уключэння ў яго склад прадаўчых рэакцыйных партый, партыі буйнай фінансавай і прамысловай буржуазыі, славянскіх клерыкалаў і гітлераўскай судэта-нямецкай партыі Генлейна.

Ажыццўленне гэтага плана не толькі ўзмацніла-б рэакцыю, але і расшырыла-б уплыў аграрнай партыі ва ўрадзе і да-б-б магчымасць апошняй змяніць яго ўнутраную і знешнюю палітыку.

Як паведальніца рад чэхаславацкіх газет, прам'ер-міністр Годжа пачаў перагаворы з прадстаўнікамі «Народні Слэпнечні» і славянскіх клерыкалаў

партыі. У рэзультате перагавораў выявіліся, што фашысцкае крыло славянскіх клерыкалаў партыі, узначальваемае Шіпарам, дабіваецца поўнай аўтаноміі Славакіі на аснове перагяду чэхаславацкай канстытуцыі. Гэта фашысцкае крыло славянскіх клерыкалаў знаходзіцца ў блоку з партыі Генлейна, і няма сумнення ў тым, што гэтыя правакацыйныя партарганізацыі, накіраваныя да расчленяння чэхаславацкай дзяржавы, прадыктаваны фашысцкай, гітлераўскай агентаурай.

«Соцыялістычная» партыя, якія ўваходзяць ва ўрадавую кааліцыю, хайа раней і выказваліся супроць рэарганізацыі ўрада, цяпер занялі вельмі няпэўную блытаную пазіцыю. Больш таго, мяркуючы на тону газет гэтых партыі, не выключана магчымасць іх кампраміса з рэакцыяй.

Карыстаючыся напружаннем у чэхаславацкай кааліі, гітлераўская агентаура ў Чэхаславацкай — судэта-нямецкай партыі Генлейна апошні час яшчэ больш ўзмацніла сваю падрыхтоўку работы. На мітынгу ў г. Штупскаму генлейнаўскі Май і Тшакеры выступілі з патрабаваннем аўтаноміі судэцкіх немцаў. У сваіх выступленнях, патрабуючы чэхаславацкаму ўраду, яны заявілі, «што калі Прага не ўступіць, то гэты праект прывядзе ў выкананне Еўропа».

У планах падрыхтоўкі фашысцкай Германіяі да вялікай вайны, які агульнавядома, вельмі істотную роль адігрывае захват Чэхаславацкай рэспублікі, якая з'яўляецца плацдармам на шляху праооўвання «страйж імперыі» на паўднёвы фэхол Еўропы і ў Балканскія краіны. У гэтым плане чэхаславацкая праблема набывае асаблівае астрыню, бо германскі фашызм разлічвае нанесці першы ўдар Чэхаславацкай. Рыхтуючыся да гэтага нападку, фашысцкая Германія пабудавала на гра-

нінах Чэхаславацкай густую сетку ўмацаванняў, якія маюць яўна наступальны характар. У раёне Дэбу, Дрэзден, Вуртэн, Плуэн, Лейпцыг пабудаваны шматлікія аэрадромы, казармы і іншыя ваенныя пабудовы. У Лігініі і Брэслаўці размешчаны паветраныя эскадрылы. У раёне Дрэзлена сканцэнтравана больш 100 тысяч германскіх воіск.

Побач з гэтым нагляднаеца ўамоцненая дзейнасць гестапа, якое навадзіла Чэхаславацкай сваімі агентамі, праікацыйна на чэхаславацкую тэрыторыю і праз граніцы іншых дзяржаў. Знешне-палітычны адрэс напярэдня-фашысцкай партыі, змяняючы арганізацыі гэтай-жа партыі, «

# АСІПАВІЦКІ РАЁН НАПЯРЭДАДНІ СЯЎБЫ

## Баявая задача партыйнай арганізацыі

Прадэе яшчэ нямнога дэбн пблага надвора, і на калгасных палях пачаюцца веснавыя с'яўбы. Ад поспеху веснавых палевых работ будзе залежаць ураджай, далейшае ўзмацненне калгасаў і рост якасці і культуры калгаснай вёскі. У надыходзячую весну мы ўшчыльна падыходзім да поўнага ажыццяўлення лозунга таварышча Сталіна — даць краіне 7—8 мільярдаў пудоў хлеба.

У мінулыя годы наша рэспубліка, у тым ліку і наш раён, мена адставалі па ўраджку, асабліва па валучай тэхнічнай культуры — ільну. У гэтай галіне шмат нашкодзілі ворагі народна-празэрныя агенты фашысцкіх развед. Сустрэаючы веснавую с'яўбу, мы павінны рашуча пакончыць з агіднай спадчынай права-трацісцкіх і нацыянал-фашысцкіх школьнікаў, павесці большэвільскую барацьбу за ўнясеце ўраджайнасці ільну і іншых культур.

Калгаснікі нашага раёна горача адгукнуліся на паставлены партыйнай і ўрадам задачы аб усмерным павышэнні ўраджайнасці сацыялістычных палёў і на якіх перадавых калгасаў нашай рэспублікі, Маскоўскай вобласці і Шчырбінаўскага раёна, Краснадарскага краі. З самага пачатку падрыхтоўкі да с'яўбы ў калгасах і паміж калгасамі, у брыгадах і звышбрыгадах сацыялістычнае спаборніцтва за высокі ўраджай. Пашырэнне стэханаўскага руху.

Гэты рух уважліва рабіла партыйная арганізацыя. Адразу пасля паставы ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб ходзе падрыхтоўкі да с'яўбы партарганізацыя распачала шырокую работу па разгортванні сацыялістычнага спаборніцтва. У дапамогу саветам і калгасам былі пасланы раённы партыйны актывы, які на месцы кіравалі заключэннем сацыялістычных дагавораў, арганізацыяй працы ў калгасах, ростам стэханаўскага звышбрыгад.

У пачатку отудзена была праведзена шырокая раённая нарада стэханаўскага руху калгасных палёў. Народа на аснове абмену вопытам перадавых калгасаў наменіла канкрэтныя меры-прыёмы на барацьбе за высокі ўраджай, з'явілася моцным штуршком у пашырэнне стэханаўскага руху ў калгасах. Разгортванню сацыялістычнага спаборніцтва ў раёне спрыяла яшчэ і заключэнне сацыялістычнага дагавору паміж нашым раёнам і Старадарожжым. Гэты дагавор заўважна быў абмеркаваны на калгасных сходках. Калгаснікі ўносілі вельмі істотныя дадаткі і прапановы.

Асабліва ўвага партарганізацыі ўвесь час звернута на агітацыйна-прапагандыскую работу. У раёне існуе 15 агіталецкіх груп з колькасцю 856 агітатораў, у ліку якіх побач з членамі і кандыдатамі партыі знаходзіцца і бяспартыйныя таварышы — камсамольцы, настаўнікі, савецкія актывісты. Вылучаючы матэрыялы Пленуму ЦК ВКП(б), п'яцінаў бігулаў паліткі, выбарчага закона БССР уяваляюцца з баявымі п'яцінаў падрыхтоўкі да вясны.

За атрыманне высокага ўраджaju ў раёне спаборнічаюць усе 99 калгасаў, 137 палевых брыгад, арганізавана 300 звышбрыгад высокага ўраджaju. З ліку спаборнічаючых 9 калгасаў узялі абавязальства дабіцца ўраджaju на аб'ёмных культурных 16 да 20 цэнтнераў, 6 калгасаў змагаюцца за 20—25 цэнтнераў аб'ёмных. Такія калгасы, як «Расвет», Замоскага сельсавета, імя Варашылава, Лапцінскага сельсавета, абавязаліся атрымаць не менш 25 цэнтнераў аб'ёмных. Большасць калгасаў раёна ўзялі абавязальства дабіцца высокіх паказальнікаў па аб'ёмных культурных, па 250—300 цэнтнераў бульбы, па 5—10 цэнтнераў ільнавалажна з гектара. Аса-

бліва шмат брыгад і звышбрыгад за высокі ўраджай ільну. 6 брыгад і 17 звышбрыгад паставілі перад сабой задачу даць па 10—12 цэнтнераў ільнавалажна з гектара.

Гэтыя лічыбы з'яўляюцца зусім рэальнымі, бо не было ні аднаго года, каб так, як сёлета, загады калгасы рыхтавалі поспех надыходзячай с'яўбы. Падрыхтоўка сельсагаспадарчага інвентару і насення, збор і вывадка ўгнаенняў — усё гэта на працягу апошніх месяцаў з'яўляецца асноўнай работай кожнага калгасніка. Брыгады і звышбрыгады абавязальствамі палімаюць шмат канкрэтных справах.

Некаторыя сацыялістычнае спаборніцтва ахапіла шырокія масы, зводзіць наступны характэрны факт: 72 галова звышбрыгад з калгаса імя Дзержынскага Еваліна Вайніловіч, якія, не гледачы на стары ўзрост, вырацавалі ў мінулым годзе 411 працадзён уаля абавязальства даць з гектара 6 цэнтнераў ільнавалажна, 18 цэнтнераў аб'ёмных і 24 цэнтнеры п'янікі. Яна правяла вялікую падрыхтоўчую работу, якая забяспечыць выкачненне не абавязальстваў.

У барацьбе за высокі ўраджай адным з рашучых мерапрыемстваў з'яўляецца спэцыяльная падрыхтоўка і вывадка ўгнаенняў. Шмат калгасаў ужо выканалі поўнаасце планы па вывадцы гною. Вялікая ўвага аддаецца вывадцы на палі торфу. У мінулым годзе торф вывазілі ўсяго 21 калгас, у гэтым-жа годзе вывазіць 78 калгасаў. Практыка мінулага года паказала, што торф з'яўляецца патрэбным і карысным ўгнаеннем. Па раёну вывезена пад яравыя культуры 540 тон міне-ральных ўгнаенняў, апрача таго калгасы выкулілі наворал (яшчэ не зарэзаных Белсельгаснабам) яшчэ каля 300 тон. Шырока разгортну збор пополу і птушынага памёту. Такім чынам, калгаснікі палі мы зможам дастацька ўгнаінь, каб атрымаць чакаема ўраджай.

Па падрыхтоўцы зчышчанага высокакачэства насення, па рамонт інвентару таксама праведзена вялікая работа. У апошні час у калгасах праводзілася ўзаемаправерка выкачнення сацыялістычных дагавораў, наладжваліся пробныя вывады ў полі. Гэтыя мерыпрыемствы далі магчымасць выявіць і недахопы падрыхтоўчай работы. Разам з тым праведзены рад арганізацыйных мерапрыемстваў — курсы, нарады, агляты.

Але ў нас ёсць яшчэ многа недахопаў. Нема ў нас падстаў супакоіцца. Наперадзе яшчэ многа работ. У падрыхтоўцы да с'яўбы дагучылі адстае наша МТС, якая не закончыла рамонт трактараў у тэрмін, вызначаны партыйнай і ўрадам. У раёне калгасаў адстаючым участкам з'яўляецца становішча пагавары сілы. У калгасах «Паралавіч», Верайлоўскага сельсавета, «Сельзор», Зборскага сельсавета, «Усход», Шпонаскага сельсавета, коні дрэнавай укормленасці. Прычын гэтага ў нашай краіне яшчэ аб'яўляюцца, у дрэнавай доглядзе. Гэтыя факты прымушаюць нас вярнуцца сур'ёзную ўвагу на конскія пагалубы.

Да с'яўбы застаецца нявызначаным час. У калгасах асабліва апазіцыя падрыхтоўчы работ. Ва ўсім жыцці калгасу адчуваецца набліжэнне вясны, набліжэнне гаражэй палівай работы. На любым участку мы бачым вытворчы ўздым, разгортванне сацыялістычнае спаборніцтва і стэханаўскага руху. Вялікая задача ў сувязі з гэтым паставіць перад нашай раённай партыйнай арганізацыяй. Яна абавязана ўначаліць стэханаўскі рух, шырць яго сярэд калгасных мас.

А. І. ФЭЛЬДМАН,  
акаратар Асіпавіцкага РК КП(б)Б.



Калгас «Усход» — адны з перадавых калгасаў Асіпавіцкага раёна па падрыхтоўцы да веснавой с'яўбы. На здымку: вядучыя калгасу «Усход» ст. Рэза ДАПОЎНА, Саша ПЕТРУШЫНА, Фёла КУРЫЛАВА і калгасны аграном тав. А. О. СУЯРКА правяраюць выкачненне сагатавора, заключанага на гэты звышбрыгад. Фото Я. Салавейчыка.

## З нецярплівасцю чакаем вясны

Некаторы дэбн асталося да пачатку веснавых палевых работ. Да гэтых гераічных дэбн — першай вясны трапіў сталініскай п'яціголі — калгаснікі нашага калгаса пачалі рыхтавацца вельмі даўно і чакаюць іх з нецярплівасцю. Кожны калгаснік канкрэтнымі справамі змагаецца за высокі сталініскі ўраджай і ўпаўнен у ажыццяўленні той задачы, якую мы паставілі перад сабой.

Мы змагаемся, каб атрымаць у гэтым годзе з кожнага гектара не менш, як па 6 цэнтнераў ільнавалажна, а з 10 гектараў па 10 цэнтнераў. Бульбы высокага ўраджaju нашага калгаса заклікалі між сабой дагаворы на сацыялістычнае спаборніцтва за сталініскі ўраджай і адначасова з гэтым мы выкачлілі на спаборніцтва суседні калгас «Практар».

У калгасе разгарнулася ўпарта барацьба за прышчытасць. У гэтай барацьбе многія калгаснікі і калгасніцы паказалі сапраўдны ўзрост стэханаўскага руху. Так, на вывадцы на поле торфу звышбрыгады Юлія Кубар, Насія Аляшквіч, Вара Кубар і інш. выканалі нормы да 200 процантаў. Зараз на палі калгаса вывезена і складзена ў кампосныя кучы 1000 тон торфу і 500 тон гною.

Асабліва ўпарта звышбрыгады змагаюцца за збор пополу і птушынага памёту. Нарадка справа доглядчы нават да спрэчак, калі яны прыходзіць у адну і тую-ж хату калгасніка забіраць пополу. Па калгасу зараз сабрана 6,5 тон пополу, 4 тоны птушынага памёту і завезена 55 тон мінеральных ўгнаенняў.

## За 900 цэнтнераў буракоў з гектара

У гэтым годзе працоўныя нашай рэспублікі ўдасцілі мяне вялікага гонару — я з'яўляюся ўдзельніцай дэлегацыі ад Беларускага народа, якая вітае першую Сесію Вярхоўнага Савета СССР. Пазваля ў Маскву, наведванне Крамля — сэрца нашай радзімы — а-памяніцца на ўсё маё жыццё. Ажыццявілася мая мара — я бачыла нашага прута, настаўніка і бацьку — вялікага Сталіна.

Незвычайна сустрэча на Сесі Вярхоўнага Савета СССР з любімым працадвором уліла ў мяне многа сіліэнергіі на барацьбу за высокі сталініскі ўраджай. Прыехаўшы ў калгас, я падыялася з калгаснікамі і калгасніцамі сваімі радзімымі пачуццямі, заклікала іх па-сапраўдному, па-стэханаўску арганізаваць барацьбу за поўнае ажыццяўленне ў гэтым годзе лозунга таварышча Сталіна аб штогоднай вытворчасці 7—8 мільярдаў пудоў хлеба.

З жанчынамі свайго агароднага звына Марфай Адынец, Аналяй Чкавіч, Аляскай Налівайка і Верай Кірыяка мы яшчэ раз дэталёва абмеркавалі, што нам трэба зрабіць рабіць, каб дабіцца таго ўраджaju, за які мы спаборнічаем са звышбрыгад Ганна Каралькевіч і Домна Аўсянік. Сваім звышбрыгад мы ўзялі на сябе абавязальства: атрымаць ураджай сталовых буракоў і капусты не менш як 900 цэнтнераў з гектара і не менш 400 цэнтнераў гурцоў з гектара.

Вопыт барацьбы за высокі ўраджай у мяне ўжо ёсць. У мінулым годзе я сабрала 802 цэнтнеры сталовых буракоў з гектара, за што атрымала кандыдатам у эканамісты Усесаюзнага сельсагаспадарчага выставі. На гэтым я не супакоілася і рыхтуюся сустрэць веснавую с'яўбу па-баявою.

Сваім звышбрыгад мы сабралі ўжо тры папаловы таны пополу і 6 цэнтнераў птушынага памёту. Гэтыя кампозытныя ўгнаенні прадаўжым і апрац абіраць. У нас даўно загадоўлена ў па-стэханаўскай колькасці рознае насенне.

Як толькі з'явіцца звышбрыгад снег, унесем на звышбрыгад вясенні гарод суперфасфат. Потым будзем рабіць пераворванне і ўносіць гной і іншыя ўгнаенні. Расадку будзем вырошчваць часткова ў парніках, а часткова па адкрытых грядках.

Кожная з нас, звышбрыгад, імкнучыся атрымаць найвышэйшую ўраджайнасць на сваім участку, адначасова з гэтым будзе дапамагаць адна адной. Вясной і летам, скажам, будзь такі дні, калі ў мяне на агародзе не будзе чаго рабіць, тады я пераіду сваіх жаданч у дапамогу другім звышбрыгад.

Толькі так, спаборнічаючы між сабой і дапамагаючы звышбрыгад, мы даб'ёмся высокага ўраджaju на ўсёй пасеўнай плошчы калгаса.

МАРФА СЯМЕНАУНА ЗАЙЦАВА,  
звышбрыгад №11 Інтэрнацыяналь, Лапцінскага сельсавета.

## СЛАБА ДАПАМАГАЮЦЬ АГРАНОМЫ

Брыгадзірам я працую чацвёрты год. За гэты час я добра пераканаўся, што значыць спэцыяльнае добраахвотнае падрыхтавацца да с'яўбы. У мінулым годзе мы няпроста падрыхтаваліся да с'яўбы, спэцыяльна і добраахвотна правялі яе і як вынік — атрымалі па брыгадзе ўраджай жыта — 15—16 цэнтнераў з гектара, грэчкі — 9 цэнтнераў, бульбы — 180 цэнтнераў. Даволі добры ўраджай таксама быў і па астатніх культурных.

Але калі параўнаць атрыманы ўраджай у нашай брыгадзе з перадавымі калгасамі рэспублікі, то ён яшчэ недастатковы. Мы маем усе магчымасці атрымаць значна вышэйшы ўраджай. Заключэнне дагавора на сацыялістычнае спаборніцтва з другой брыгадзай, мы арганізавалі ў сваёй брыгадзе тры звышбрыгады ўраджaju. Звышбрыгад Нікалая Максімовіча абавязалася з чатырох гектараў дабіцца па 400 цэнтнераў бульбы з кожнага. Высокія абавязальствы ўзялі і звышбрыгад Гелі Таміловіч і Нікалая Жука.

Уся брыгада змагаецца за атрыманне высокага ўраджaju з усяй пасеўнай плошчы не менш як 16 цэнтнераў пшаніцы, 18 цэнтнераў ячменю, 16 цэнтнераў аўсу, 11 цэнтнераў грэчкі, 5 цэнтнераў ільнавалажна і 250 цэнтнераў бульбы. Да заваявання гэтага ўраджaju на поле ўжо вывезена 850 тон торфу, які складзены в гноём у кампосныя кучы. Сабрана 5 тон пополу і 4 цэнтнеры птушынага памёту.

Насенне і сельсагаспадарчы інвентар таксама даўно падрыхтаваны. Калгасніца Маня Герт навіла ў дастатковай колькасці лейваў, пастроўкаў, яравак не толькі для нашай брыгады, але і для астатніх брыгад калгаса. За калгаснікамі на ўвесь год замацаваны коні і валы.

Змагаючыся за высокі ўраджай, калгаснікі вельмі добраахвотна і старанна адносяцца да работы. Яны з не-прыемным чынам пачытаць палевых работ. Але адна скарга ёсць у калгаснікаў — гэта скарга на вельмі слабую дапамогу аграному раёна ў барацьбе за высокі ўраджай.

Калгаснікі імкнучыся як мага больш набыць агра-тэхнічных ведаў, але воць ужо на працягу года да нас не заглядаюць аграномы. Агра-тэхнічная вучоба ў нас адсутнічае, звышбрыгад не складзены канкрэтныя агра-планы, калгаснікі не зусім добра ведаюць на якіх глебах, калі і як трэба ўносіць мінеральныя ўгнаенні, а таксама пополу і птушынага памёту.

Разамдлаўце і МТС павінны ўлічыць гэта і хляп-б вараз, да пачатку палевых работ, мабілізаваць агра-намоў, каб дапамагчы брыгадам і асабліва звышбрыгад з атрыманні агра-тэхнічных ведаў, у складанні агра-планаў.

АНДРЭЙ ПЛАТОНАВІЧ ГУЛЕЙ,  
брыгадзір калгаса імя Молатава, Сяілоўскага сельсавета.

## ПАЧАЛІСЯ ПАЛІВЫЯ РАБОТЫ

АСПАВІЦЫ. З палёў ошыю снег. На падохіх участках зямлі перадавыя калгасы раёна пачалі ворыва пад пасеў яравых культур. Першым у раёне вышў у поле 19 сакавіка калгас «Новы п'янік», Дзёраўцоўскага сельса-

вета. У гэты дзень брыгада № 2 узара-ла каля 2-х гектараў зямлі. Калгаснікі прапавалі з вялікім энтузіязмам. Услед за гэтым калгасам у бліжэйшыя дні пачнуць палівыя работы і іншыя калгасы раёна.

ТРАЦУСНІ.

## ІДЗЕ ВЯСНА...

Адшумелі лютаскія завірухі. Зусім рэдкамі сталі марозныя дні з калючымі, паўночнымі ветрамі. Зіма паліпа на спад.

Гарачыя прамены ляскавага, яркага, вяснянага сонейка з'яўляюць апошні пачарналы снег. На агародных палях ажыяе рух візіх пасеваў. Над паўночнымі чорнымі абшарамі расцалі і звышбрыгады пачалі пачаць пачаць. Набучкі і выступілі з беражанай. Набучкі і выступілі з беражанай. Набучкі і выступілі з беражанай.

Набліжэнне дэбных дэбн вясны кладзе адбітак і на людзей. Прадэлаючы па калгасных вёсках і палевых, бачыш ажыццяўленую і энэргічную работу, яшчэ больш заросшую рухлівацю і жывасць калгаснікаў. Апошнюю і жывасць калгаснікаў. Апошнюю і жывасць калгаснікаў.

Ранняя вясна ідзе, — радуешца з галымі калгаснікамі Міхал Ціпковіч з калгаса «11 Інтэрнацыяналь». Яго на апошнім пасаджэнні праўлення калгаса вылучылі сэйбітам. Ён апрац агло-наўшы ад снегу палі і даўлае: — Мі-лоняя ад некалькі дэбн, і глеба зусім не яшчэ некалькі дэбн, і глеба зусім не яшчэ некалькі дэбн, і глеба зусім не яшчэ некалькі дэбн.

Вечарам быў складан калгаснік сход старшыня калгаса Пётр Руды аб'яў-аў паставоу праўлення:

— Вы-ж пералазеце, спаборнічаючы паміж сабой. Спакою не зной-дзеш ад вас, — жартаваў былька.

Але яго словы не апраўдзіліся. Спа-борніцтва яшчэ больш адружыла ся-спры. Толькі аднойчы яны ледзь не паспартаціліся, прыпоўшы адначасова ў сваю хату за попелам. Памырла маці.

— Свіня няхай Анюта забрала по-пол, а прае некалькі дэбн ты, Каля.

Прыходзіць вечарам дамоў, остры дэдаціна вынікам свай работы.

— У мяне ўжо сабрана 18 цэнт-нераў пополу і 5 цэнтнераў птушынага памёту, — хваліцца Каля.

— Не адстаю, будзь спакойна, заў-важэе сястра.

Анюту выклікаў у раён на курсы звышбрыгад. Курсам далі ён асноўныя агра-тэхнічныя веды, растульчылі агроты незвычайна раней пачаты. Праз 10 дэбн у ясны сонечны дзень Анюта вярталася з курсу. Па дарогах і палях журчалі быстрыя рукавікі.

Анюту рагтам успомніла пра асць, куды яе зьяно сымпала пополу. Вада магла прабрацца туды, і больш тоны карыснага ўгнаення маглі папавая-ца. А тут, як зварок, па палсаванай дароце, марудна цягнуцца конь. Аню-та ледзь дачакала, пакуль пачае-цца калгасны буднік. Саскочыўшы з саней, яна хутчэй набегла да гум-на, дзе ў асць хаваўся пополу. І толь-кі перажанаўшыся, што ўгнаенне не замочана, прышла дахаты.

Нікалай Аляшквіч ганарыцца сваёй сім'яй. Гэта новая сім'я, народжаная калгасным ладом. Такіх сем'яў у калгасах многа.

У барацьбе за прышчытасць, за ста-лініскі ўраджай выходзіць у шэрагу перадавыя і адстаючыя ў мінулым калгасы раёна.

Не так даўно калгас «Пэрэможал»,

Дзёраўцоўскага сельсавета, лічыўся апошнім у раёне. Школьнікі, раскрат-валінікі грамадскай маемасці і розныя прахадзімы разбуралі калгас.

Ураджай тут былі надзвычай нізкі і як вынік калгаснікі на сваё прамадзі атрымлівалі грамадні абыжжа.

Летам мінулага года старшыня гэтага калгаса быў выбран каваль Барыс Паталовіч. Малады старшыня энэргічна ўзяўся за наладжванне калгаснай вытворчасці, за выкрэпіць школьнікіх элементу, якія падрывалі моц калгаса. Правільная расстаноў-ка сіл і арганізацыя працы, устанав-ленне моцнага кантролю за выкачнен-нем даручаных спраў, палепшэнне аховы калгаснай маемасці — зрабілі сваю справу. Калгаснікі актывна ўзя-ліся за працу. Мінулы сельсагаспа-дарчы год быў закончан са значнымі поспехамі, ён прынёс калгаснікам упайну забяспечанае жыццё.

Асабліва вырасла актывнасць калгас-нікаў за перыяд падрыхтоўкі калгаса да веснавой с'яўбы. У мінулым адста-ючы калгас стаў зараз у рады пера-давых калгасаў раёна. У пачатку падрыхтоўкі да с'яўбы калгас за-ключыў дагаворы на сацыялістычнае спаборніцтва з суседнімі калгасамі «Чырвоны артыст» і «Чырвоны ніва».

У калгасе былі арганізаваны два звы-шбрыгады ўраджaju. Калгаснікі аб-авязаліся дабіцца з усяй пасеўнай пло-шчы не менш 16 цнт. аб'ёмных 250 цнт. бульбы і 6 цнт. ільнавалажна з гектара.

Спаборнічаючы паміж сабой па абу-ру і вывадцы мясных ўгнаенняў, падрыхтоўчы да с'яўбы добраахвотнае насення, спрэжана інвентару, добра ўкормленых коней, калгаснікі раўна-наглядлі за сваімі суседзямі. Вылу-чана камісія з лепшых калгаснікаў да равы вядзіла правярць ход пад-рыхтоўкі да с'яўбы ў калгасе «Чырво-

ная ніва». А пасля ваглянула і да іх камісія з калгаса «Чырвоны артыст».

Камісія доўга хадзіла па калгасу, правяраючы кожную дробязь. Правэ-рыла коней, якія знаходзіцца ў добрым стане, чатыры пары валоў, якіх абучыў хадзіць у калгас і плугу Аляксандр Окрут. Нічога дрэннага камісія не знайшла ў свірвах і ў ін-вентарных хлявах. Але, зайшоўшы на аўчарню, камісія спыніла сваю ўвагу на двух вельмі худых авечках, якія выдзеліліся з агульнага стада.

— Воць гэта ўжо неспрытна, — то-нам папроку заўважыла камісія.

Пачыравалі ад сорама старшыня калгаса спачатку было пачаў апраў-дываць: «Вачыце, гэта яшчэ рэшткі мінулага, калі і ўвесь калгас наш быў такім захудлым... А потым, аздаваў-шы ў бок даглядацца, накінуўся на яго».

— Колькі я табе не кааў — вы-дзелі ты гэтых авечак у асобную групу і дай ім паленшыны корм, каб хутчэй папраўліліся. А ты воць не зрабіў! І зараз даве яшчэ-небудзь авечкі ўсю справу сапсавалі...»

Адначасова ў акце правары аб азначным перамякчаны калгасам пла-на вывазі на поле торфу (ывезена 1.100 тон, план 400 тон) і аб правя-танаснасці да с'яўбы інвентару, коней, насення, камісія ўсё-ж не абійшла, каб не адначыць у акце аб наяўнасці ў калгаса двух худых авечак.

Сустрэаючы першую вясну трапіў сталініскай п'яціголі, калгаснікі Асі-павіцкага раёна гараць адным жа-даннем дабіцца ў гэтым годзе небы-ла ўраджaju на сацыялістычных пал-ях, аваяваць яшчэ больш замож-нае, яшчэ больш культурнае, шчаслі-вае і радаснае жыццё.

Н. ВІШНЕУСКІ,  
Т. ХАДНЕВІЧ.

# ВАЕННЫЯ ДЗЕЙНІ ў КІТАІ

## БУЙНАЯ ПЕРАМОГА КІТАЙСКИХ ВОЙСК

ХАНЬКОУ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Камандуючы фронтам Цяньцзін-Пукоўскай чыгуны генерал Лі Цзун-жэнь па тэлеграфу паведамаў, што кітайскія войскі нанеслі цяжкае паражэнне групе японскіх войск колькасцю ў 10 тысяч штыкоў, якая дзейнічала на ўсходняй частцы правінцы Шаньдунь. Гэта група прабавала атакаваць з паўночнага ўсходу Сюйчжоу (важны стратэгічны пункт на пераходзе Цяньцзін-Пукоўскай і Лунхайскай чыгунак).

Равоты кітайскімі войскамі японцы ўчыкаюць у беспарадку. Кітайскія войскі прадаўжаюць наступленне на поўнач. 18 сакавіка часткі кітайскіх войск дайшлі да Тангчжоу (за 30 кіламетраў ад поўнач ад Лян-Лі). Раён Лян-Лі поўнасьцю ачышчаны ад японскіх атрадаў. У часе бою кітайскія войскі адбілі ў японцаў вялікую колькасць ваеннага снаражэння.

Гэтай перамога кітайскіх войск вялікую дапамогу аказалі буйныя партызанскія атрады, якія аперыруюць у правінцы Шаньдунь.

## У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

ХАНЬКОУ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). Прадстаўнік кітайскага штаба паведамаў, што становішча кітайскіх войск у правінцы Шаньсі за апошнія дні значна падышлося. Дзейнічаючы там 250 тысяч кітайскіх войск поўнасьцю ачыхавалі бязвольнасць і выдунулі наступленне на японцаў. Сем японскіх дывізіяў былі ўдзігнуты кітайскімі войскамі ў горы раён і акаваліся, такім чынам, не ў стане весці актыўныя

наступальныя аперацыі: 2 тысячы японскіх салдат адступаюць вараз з раёна Хэцзяня да Лінфэня. На ўсход ад Лінфэня кітайскія войскі адбілі ў японцаў Чжэньцзін.

У паўднёвай частцы правінцы Шаньсі японскія войскі прадаўжаюць адступаць на поўнач ад ракі Хуанхэ.

На вестках штаба 8-й нацыянальна-рэвалюцыйнай арміі, дывізія пад камандаваннем Лю Бо-чэня 16 сакавіка пачала наступленне на павятова горад Лічэнь (у паўднёва-ўсходняй частцы правінцы Шаньсі). У выніку бою тут японцы страцілі 100 чалавек забітымі.

## У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

ШАНХАЙ, 19 сакавіка. (БЕЛТА). На фронце правінцы Чжэньцзін кітайскія войскі занялі важнейшыя стратэгічныя пункты ў раёне горада Ханчжоу. У руках кітайскіх войск знаходзіцца гарады Хайнін, Чундэ (Шымынь), Юйхан і Хучжоу. Хучжоу быў заняты кітайскімі войскамі 15 сакавіка ў выніку жорсткага бою, які прадаўжаўся з 24 гадзін. 16 сакавіка ў раёне Ханчжоу аскандрылі кітайскія самалёты ў падверглі моцнай бомбардзіроўцы японскія пазіцыі. Больш 20 японскіх самалётаў, якія знаходзіліся на аэрадроме каля Ханчжоу, у выніку бомбардзіроўкі былі разбураны.

НАЛЕТЫ ЯПОНСКОЙ АВІАЦЫІ  
ХАНЬКОУ, 18 сакавіка. (БЕЛТА). 16 сакавіка 48 японскіх самалётаў бомбардзіравалі чыгуны і ўскраіны горада Кантона. Пры бомбардзіроўцы пажарыўся парадок, які ішоў па Кантон-Ханькоўскай чыгуны, было забіта 20 чалавек і ранена 30.

# ЗАМЕЖНЫ ГАНДАЛЬ СССР ЗА 1937 ГОД

## АКТЫЎНЫ ГАНДЛЁВЫ БАЛАНС

Агульны абарот замежнага гандлю Савецкага Саюза за 1937 год склаў 3.069,9 мілья. рублёў, або на 358,3 мілья. рублёў больш, чым у 1936 годзе.

З агульнай сумы знешнегандлёвага абароту за прапайомны год 1.728,6 мілья. рублёў складала экспарт і 1.341,3 мілья. рублёў — імпарт. Такім чынам, замежны гандаль СССР мае актыўнае сальда гандлёвага балансу за мінулы год у суме 387,3 мілья. рублёў.

За 1937 год з СССР вывезена на 436,4 мілья. рублёў лесаматэрыялаў. Гэта — на 78 мілья. рублёў больш, чым у 1936 годзе. Хлеба ў ярыне за мінулы год экспартавана на 257,6 мілья. рублёў, або на 221,7 мілья. руб. больш, чым за 1936 год, абоўны — на 55,8 мілья. рублёў, супроць 3,3 мілья.

рублёў у 1936 годзе. Аўтамабіляў, трактараў і запасных частак да іх вывезена на 25,6 мілья. рублёў — супроць 14,1 мілья. рублёў за 1936 год, машын і заводскага абсталявання экспартавана за мінулы год на 13,2 мілья. рублёў, або на 8,1 мілья. рублёў больш, чым за 1936 год і т. д.

У выніку актывна-эквівалентнага незалежнасць СССР дазваляе абмежаваць імпарт закушкі тэхнічна перадавога абсталявання, розных навіяк і некаторых відаў дэфіцытнай сыравіны (каучук, джут, манільская пянька, кава, какао і інш.).

У гандлёвым абаротах з СССР у 1937 годзе першае месца займае, як і ў 1936 годзе, Вялікабрытанія, другое — Злучаныя Штаты Амерыкі. (БЕЛТА).

## ПЕРАД ПАЧАТКАМ ТОРФАСЕЗОНА

### ПЫТАННЕ, ПАТРАБУЮЧАЕ ВІРАШЭННЯ

У Бабруйскай раёне ёсць рад гарячых балот (Пажылкаўскі Мох, Янін Мох і інш.), якія маюць прамысловое значэнне. Але прэзідыум райвыканкома да гэтага часу не вырашыў пытанне аб перадачы іх для эксплуатацыі. У той жа час мясцовыя прадпрыемствы вымушаны завозіць торф з Украіны і іншых мясцовасцей.

Наркамамспром павінен заняцца гэтым пытаннем. Ёсць усе магчымасці падрыхтаваць гэтыя балотныя масівы да сезона гэтага года.

Інжынер **БАЛЕВІЧ**.

### ТОРФ НЕ ВЫВОЗІЦА З БАЛОТ

Торфазавод імя Даўмана (Сіроцінскі раён) абавязан забяспечваць торфам рад пацельных і чаропічных заводаў Віцебска. Але ён сістэматычна недарэгулавае торф, чым зрывае нармальную работу пацельных заводаў №№ 31 і 32 і чаропічных заводаў №№ 11 і 13.

На 9 сакавіка на торфаводзе ляжала нявывезенага торфу 6.000 тон, што складае, прыкладна, 30 проц. усёй выпрацоўкі 1937 года. Ні сіроцінскі райком партыі, ні райвыканком, ні дырэктар торфаводу нічога не робяць для таго, каб хутка вывезці ўвесь торф з балот і адгрузіць яго прадпрыемствам Віцебска.

**Б. С. ЛАШЧЫНСКІ.**



На спэцыяльных праставань в. Сіроцінскіх рагараўнае падрыхтоўка да лесасілава. На здымку — летныя вочны-каляскае сельскагаспадарчай арміі імя Варашылава, Пухавіцкага раёна, тт. Баско, Дудко і Гуляк на праставань Давіду Берга падрыхтоўваюць лес да сілава.

# АРГАНІЗАЦЫЯ ў МЕНСКУ ТРОХ ГАРАДСКІХ РАЁНАУ

Улічваючы значны рост насельніцтва Менска і неабходнасць набліжэння кіраўніцтва саветаў да насельніцтва, прэзідыум ЦВК БССР паставіў арганізаваць у горадзе Менску тры гарадскія раёны: Сталінскі, Варашылаўскі, Кагановічкі.

Прэзідыум зацвердзіў граніцы раёнаў і прапанавана Менскаму гарадскому савету да 25 сакавіка гэтага года стварыць арганізацыі райсаветаў па Сталінскаму, Варашылаўскаму і Кагановічкіму гарадскім раёнах.

## ГОРКАЎСКІЯ ДНІ

У сувязі з 70-годдзем з дня нараджэння вялікага рускага пісьменніка Аляксея Максімавіча Горькага з 20 па 30 сакавіка на ўсіх прадпрыемствах, установах і навучальных установах Менска, згодна рашэння гаркома КП(б)Б, будуць праведзены даклады, гутаркі і ўрачыстыя сходкі, прывесены паміж класіка пролетарскай літаратуры.

22 сакавіка ў Доме партыйнага актыва адкрыцца выстаўка твораў А. М.

Горькага і літаратуры аб Горькім. 28 сакавіка ў дзень нараджэння Аляксея Максімавіча тут адбудзецца а'яднанае ўрачыстае пасяджэнне гаркома КП(б)Б, гарсовета, Акадэміі навук БССР і саюза савецкіх пісьменнікаў БССР.

У гораўскія дні на прадпрыемствах Менска адбудзецца чытка твораў М. Горькага. На буйнейшых прадпрыемствах будуць вылучаны спецыяльныя нумары шматтыражак і наценгазет, прысвечаныя А. М. Горькаму.

## ПЕРАД АДКРЫЦЦЁМ НАВІГАЦЫІ

21 сакавіка ў Чэрнабылі — затона Дняпра-Дзвінскага парадокства адпраўляецца ў першы пасажырскі раён на Мозыр парадок «Чырвоная зорка». Шэсць парадок, з'яваўшых у Чэрнабыльскім затоне, выхадзіць ў гэты дзень ў выхадзі раён. Прышлі для пагрузкі лесам. На астатніх раках БССР навігацыйны адкрыцца ў бліжэйшыя дні.

Мозыр-Нароўля, Магілёў-Стара-Быхаў і Барысаў-Броды. Уводзіцца ў эксплуатацыю, галоўным чынам, на р. Сож у Гомелі 5 новых газогенератараў кацераў для абслугоўвання прыгараднага руху.

У надыходзячую навігацыю Дняпра-Дзвінскае Дзяржпарадокства павіна перавезці 1.400 тысяч тон розных грузаў, пераважна лесу.

## СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫЯ ДА ВЕСНАВОЙ СЯЎЫ

Спажывецкая кааперацыя БССР рыхтуецца да абслугоўвання веснавой сяўбы. У калгасах рэспублікі адкрыта 296 даркоў, з якіх 207 ужо адкрыты ў калгасах Суражскага, Брагінскага, Балыніцкага, Мухаўскага, Чырвонапольскага, Лявоніцкага, Гароднянскага і інш. раёнаў. Абсталяваны 16 аўтаркоў для абслугоўвання калгасаў Жыткавіцкага, Тураўскага, Слуцкага і інш. раёнаў. Апрача таго неспарна ў палівыя брыгады будуць дастаўляць розныя галантарыйныя, кандапёрскія і буйныя тавары 295 конных развозак і

1.234 развозкі. Раёныя сталовыя і рэстараны арганізуюць 117 перасованых будынкаў.

Пачаўся ўжо завоз у раёны тавараў, прызначаных для продажу калгаснікам у часе пасеўнай кампаніі. Белкасаюз за нарадаў да адпраўкі эмаляванай пасуды на 70 тыс. рублёў, ацымкаванна — на 100 тыс. рублёў, чыгуны эмаляваннага і чорнага на 280 тыс. рублёў, шпорных вырабаў на 1.170 тыс. рублёў і т. д. Узмацніўся таксама завоз цукру і іншых бакалейных тавараў.

# АНСАМБЛЬ ЧЫРВОНААРМЕЙСКОЙ ПЕСНІ І ПЛЯСКІ ВАЕННАГА ВУЧЫЛІШЧА

У гэтым годзе ансамбль чырвонаармейскай песні і пляскі Менскага ваеннага вучылішча злучае вырас за лік новага пакалення. Малодыя курсанты, камандзіры, настаўнікі, жонкі пачкаюць — вось хто ўваходзіць у ансамбль. Малодыя курсанты Бурнаў, Шпакаў, Курпаў, Зенчанка і іншыя актывна ўдзельнічаюць у яго рабоце. Выключную плавасць і ласкоў да разгортвання мастацкай самадзейнасці прадаўжаюць жонкі камандзіраў Нікалаева і Марозова і работніцы сталовай Гаралава і Мамаева.

Усе 56 удзельнікаў ансамбля ўвесь свой вольны час аддаюць развучэнню песень і танцаў. Ансамбль часта выступае ў тэатральных горах, у рабочых клубах, у Доме Чырвонай Арміі і ў чырвонаармейскіх частках. У яго рэпертуары песні аб Сталіне, песня аб Варашылаве, беларускія народныя песні і танцы.

Трэба адзначыць адданую работу кіраўніка ансамбля тав. Хурціной.

**С. БРЫЖАНЬ.**

## БІБЛІЯТЭКА ЧЫГУНАЧНАГА КЛУБА

Бібліятэка жэлобскага чыгуначнага клуба «Астрычын» залічвае 15.000 тамоў кніг. Сярод іх творы Маркса, Леніна, Сталіна, творы Пушкіна, Гоголя, Чарнышэўскага і сучасных пісьменнікаў. Бібліятэка таксама багата і тэхнічнай літаратурай.

Звыш 1.500 рабочых, служачых і інжы-

нера-тэхнічных работнікаў вулаа а'дуляюцца пастаяннымі чытачамі бібліятэкі. Штодзённа яна абслугоўвае 50—70 паведальнікаў. Найбольш актыўныя чытачы — камсамольцы Майсак, пенсінер тав. Батурны і інш.

**Л. ЛЕУЧАНКА.**

## ЖЫЛЛЕВА-БЫТАВОЕ БУДАЎНІЦТВА НА ТОРФАВОДАХ

У гэтым годзе значна расшыраецца жыллева-бытавое будаўніцтва на торфаводах Бабруйскага раёна. На будаўніцтва жылля дамоў, яслаў, магазінаў, амбулаторыяў і інш. асцягнана звыш 4 мільяну рублёў. На Асіпторфе будзе пабудавана 6 новых ітартафаў на 70 чалавек кожны, адзін 8-кватэрны дом для сямейных і нова-ялая. Будуць пабудаваны 6 ітартафаў на торфаводах імя Орджанікідзе, Смалевіцкага раёна, з ітартафаў і яслаў на заводзе «Чырвоны сцяг». Новыя жылля будуць ўстаўляць у строй на Асіпторфе, у Міханавічах і Бродне-Лявоніцкага раёна. На торфаводзе «Чырвоны сцяг» будзе пабудавана школа-смігодка і адзін 8-кватэрны дом.

## НА САМАЛЁЦЕ — У ДАПАМОГУ ШКОЛЕ

Самалёт «СССР Н-1797» авіаэскадрылі імя Максіма Горькага, які робіць палёт па БССР, павінаў узяць у Бабруйскай, Кіраўскай, Калічэўскай, Журавіцкай, Магілёўскай і Крычаўскім раёнах. Зіпная самалёта, у які ўваходзіць пілот Т. Арлоў, борт-механік тав. Іофе, карэспандэнт «Звязды» і інспектары Наркамсветы, павідаў 23 школьні.

Кожны прылят самалёта ў раёныя цэнтры і школы а'дуляюцца сапраўднай палёвай у жыцці вучняў. Пілот тав. Арлоў амаль у кожным раёне праводзіць з імі гутаркі аб савецкай авіяцыі. За час свайго пералёту на самалёце педмаляваў і паветра 120 лепшых настаўнікаў і вучняў-выдатнікаў.

## ПОСПЕХІ ШТАНГІСТАЎ І БАКСЁРАЎ

17 і 18 сакавіка ў памяшканні Дзяржаўнага тэатра юнага гандляра адбыліся саборніцы саабыста паршчыста па штангавым і боксу. У іх прынялі ўдзел 32 штангісты і 8 пар боксёраў Менска, Віцебска, Гомеля, Магілёва, Барысва.

Выступілі ў саборніцах сусветныя рэкардсмен па штангах Дамітрый Наумаў (Віцебск, «Спартак» — цяжкае вага) палешны рэкорды БССР, выяваўшыя дзума рукамі 117,6 кгр. і выраўныў 102,2 кгр. У гэтым саборніцтве прыняў ўдзел алявін а лепшых штангістаў сярэдняй вагі Канстанцін Мілеў (Менск, «Тамі»), які выраваў дзума рукамі 107,7 кгр. і штурхнуў дзума рукамі 140,8 кгр. Майстар-штангіст СССР Наум Ляпідус (Менск, «Дынама») даў агульную суму для цяжкай вагі 270 кгр. замест ранейшых 267,5 кгр.

Па боксе заваяваў званне чэмпіёна БССР т. Кувалюў (Менск, «Спартак») па найбольшай вазе і Калеснік (Менск, «Спартак») — па лягчайшай вазе.

## 55.000 ПУЦЬВАК У ДАМЫ АДПАЧЫНКУ

Прафсаюзныя дамы адпачынку і сатарны БССР рыхтуюцца да веснава-летняга сезона, які адкрыецца 4 мая. На рэспубліку будуць працаваць 10 дамоў адпачынку і сухотны саатарый «Саюзоўка». На працягу гэтага года рабочыя, служачыя, інжынерна-тэхнічныя работнікі атрымаюць 55.000 пуцтвак замест 45.000 у мінулым годзе. Прафсаюзныя і гаспадарчыя арганізацыі БССР выдаткуюць на арганізацыю рабочага адпачынку да 11 мільянаў рублёў.

ЦК прафсаюза настаўнікаў пачатковых і сярэдніх школ акупіў 4.000 пуцтвак у мясцовыя дамы адпачынку, прафсаюз рабочых-будыўнікаў — 5.000, швейнікі і аўтнікі — на 2.000 пуцтвак і т. д.

Цяпер ідзе рамонт і даабсталяванне будынкаў. Адкрываюцца новыя клубы ў доме адпачынку «Чонкі», Гомельскага раёна, і саатарый «Саюзоўка», Віцебскага раёна. У доме адпачынку «Клёўкі», пад Гомелем, пачынае будаўніцтва лазні, праляні і ўласнай электрастанцыі.

На будаўніцтва і паліпшыненне работ мясцовых аўдэініў Беларускае ўпраўленне дамамі адпачынку ВЦСПС затрачвае 2.300 тыс. рублёў.

## Ад рэдакцыі

14 верасня 1937 года ў «Звяздзе» быў змешчаны артыкул тав. Р. Фалора «Хто ўначальвае дзяржаўную бібліятэку». Абвінавачанні, высунутыя ў артыкуле супроць былога дырэктара бібліятэкі тав. Сімановскага ў сувязі яго з ворагамі народа, пры расследванні не пацвердзіліся.

## Дзёнік

Чарговыя заняткі семінара правагандлястаў па гісторыі ВКП(б) адбудуцца ў Доме партызанаў 25 сакавіка ў 10 гадзін раніцы. МЕНСКАМ КЛЮБ.

Намеснік адназнага рэдактара  
**І. М. ОФЕНГЕЙМ.**

Беларускі Дзяржаўны  
Драматычны тэатр  
2<sup>і</sup> сакавіка, 1938 г., № 144,  
НЕПАКОЮНАЯ СТАРАСЦЬ

Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка»  
ВЯЛІКІ ГРАМАДЗЯНІН

Гукавы кіноапарат «Пролетарыі»  
БАГАТАЯ ЯВЕСТА

Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыянал»  
ГАРАЧЫЯ ДЗІЯНІЧЫ

---

**САРТАВОЕ НАСЕННЕ**  
агародных культур, кармавых  
корань-плодаў і кармавай капуста  
**Прадае**  
„СОРТСЕМОВОЩЬ“

БЕЛАРУСКАЯ  
РЕСПУБЛІКАНСКАЯ  
КАНТОРА

ПРАЗ СВАЮ ГАНДЛЁВУЮ СЕТКУ.

ДАРКІ АДКРЫТЫ ў МЕНСКУ (на рынках — Крытыя, Чарненьскі і паліну 25-га Кастрычніка), у ПОЛАЦКУ, ВІЦЕБСКУ, МАГІЛЁВЕ, РАГАЧОВЕ, БАБРУЙСКУ, АСІ, ПАВІТАХ, ПЕРАХОРАЦЫ, СЛУЦКУ, ГОМЕЛІ, КОПЫЛІ, ЖЭЛОБІНІ І ВЕТЦІ.

У ВІКЕНДНЫЯ ДНІ ВУДУЦЬ АДКРЫТЫ ДАРКІ ў Оршы, Барысаве, Дрысе, Гародні, Лёнае Ле пед, Дуброві, Горках, Шклове, Улчыха, Вагушэўска, Белшышчэ, Сіроцін, Талчын, Чарненьскі, Сцяпаніч, Лявоніцка, Быхава, Чачуха, Крочава, Калыніч, Касцюковіч, Буда-Кашалене, Па, рычах, Гаўску, Стара-Дарогах, Любін, Рачыні, Добруша, Хойнічах, Ельску, Капаткевічах і Петрыкаве.

ПРЫМАНОЦА ЗАЯВКІ ад саўгасаў, калгасаў і інш. арганізацый для водпуску насення са складу «Сортсемошч».

Адрас: г. Менск, рог. Комуністычная і Віцебска, 18/11.

БЕЛКАНТОРА  
„СОРТСЕМОВОЩЬ“.

**МЕНСКАЯ КАНТОРА І БЕЛПРАМГАНДЛЯ**  
ПАСЛЯ КАПІТАЛЬНАГА РАМОНТУ  
**УНОЎ АДКРЫТ ПАКАЗАЛЬНЫ МАГАЗІН № 42**  
(Савецкая, 81, супроць кіно «Чырвоная зорка»)  
**У МАГАЗІНЕ ЕСЦЬ ВЯЛІКІ АСАРТЫМЕНТ ТАВАРАЎ**  
на наступных аддзеках:

ПАСУДНА-ГАСПАДАРЧЫ	СКАБЯНА-МЕТЫЗНЫ	ЭЛЕКТРА, ФОТО, РАДЫЁ	І МАСТАЦКІ
--------------------	-----------------	----------------------	------------

магазін працуе з 9 г. раніцы да 8 г. вечара.  
ПАСУДА ПРАДАЮЦА ВЫКЛЮЧНА ў МЫТЫМ ВЫГЛЯДЗЕ.  
Па заданню шакунікоў куплены тавар ДАСТАЎЛЯЮЦА на дом БЕСПЛАТНА.  
Дзяржпрад.

Беларуская рэспубліканская кантора „САЮЗУЦІЛЬ“  
Менск, вул. Дзям'яна Беднага, 8, тэл. 22-185, 22-186, 24-610.  
ПРАВODЗІЦЬ  
**ЗАГАТОЎКУ УЦІЛЬСЫРАВІНЫ**  
РЫЗЬЕ, МАКУЛАТУРА, ГУМОВЫ АБУТАК, КОСЦІ, ПУХ-ПІРО, ПІЧА КОСІКІ ВОЛАС, РОГ-СЫРАВІНА, КАРОТКАЕ ВАЛАКНО, ЛОМ КАЛЯРНЫХ МЕТАЛАЎ І ІНШЫЯ ВІДЫ.

**ЗАГАТОУКА ВЯДЗЕЦА**  
ПРАЗ ЗВОРШЧЫКАЎ, ФУРТОШЧЫКАЎ, АГЕНТАЎ І ДАРКІ ЯК У ГОРАДЗЕ, ТАК І НА СЯЛЕ.

ПРЫ ЗДАЧЫ УЦІЛЬСЫРАВІНЫ  
ПАТРАБУЙЦЕ ПРЭЙСКУРАНТ ЦЭН,  
ЗАЦВЕРДЖАНЫХ НАРКАМДЭПРОМА М СССР.

**ЗАХОУВАЙЦЕ ВАШІ ХАТНІ УЦІЛЬ І ПРАДАВАЙЦЕ ЯГО**  
**САЮЗУЦІЛЮ.**

ВА ўСІХ ГАРАДАХ І ў РАЁННЫХ ЦЭНТРАХ САЮЗУЦІЛЬ МАЕ СВАЕ ЗА-ГЛЯДНЫЯ КАНТОРЫ.

КВЭЛАМІ ДАЙЦЕ ВАШ АДРАС КАНТОРА І ДА ВАС ПРЯДЧУЦЬ ЗА-ШЛІМ.

БЕЛАРУСКАЯ РЕСПУБЛІКАНСКАЯ КАНТОРА „САЮЗУЦІЛЬ“.

**ІНСТЫТУТ АХОВЫ МАЦІ І ДЗІЯЦІ**  
НАРКАМАТА АХОВЫ ЗДОРОВ'Я БССР

**абвясняе НАБОР**  
на масінамесныя курсы сестэр-вухавальніц.

Курсы рыхтуюць сестэр для ісель гарадскіх і прамысловых шпіталаў.

На курсы прымаюцца асобы, скончыўшы 1 клас, ва ўзросце ад 17 да 30 год. Курсанты забяспечваюцца стывандыяй па паспяховасці, ініпаградыі атрымліваюць кватэры іна — 15 руб. у м-ц.

Заваны з дакументамі аб узросце, адукацыі, стане здароўя, аўтабіяграфія і маршан на 40 кал. прэдаўвацца да 1 красавіка 1938 года ў канцэлярыі Інстытута: Менск, Советская, 16.

Іспыты — па беларускай і рускай мовах, матэматыцы і палітграмаце.

Ад усіх іспытаў будзе паведама на асобна.

ДЫРЭКЦЫЯ.

ДА ВЕДАМА АРГАНІЗАЦЫІ СПАЖЫВЕЦКАЯ КААПЕРАЦЫІ ў СЕЛЬСКИХ МЯСЦОВАСЦІ І ў ГАРАДАХ І ПРАМЫСЛОВАЯ КААПЕРАЦЫІ ў ГАРАДАХ.

Паставоў СІК СССР ад 2 люта ага 1938 г. укладзена

**ДАБРАВОЛЬНАЕ СТРАХАВАННЕ МАЕМАСЦІ СПАЖЫВЕЦКАЯ І ПРАМЫСЛОВАЯ КААПЕРАЦЫІ.**

У сувязі з гэтай паставоў Цэнтрсаюза і Рэспубліканскага а'яноў, чылі ўмовы з галоўным управіцелем Дзяржстраха СССР г. т. Менск, згодна якіх усе арганізацыі спажывецкай кааперацыі ў сельскіх мясцовасцях і ў гарадах і прамысловых кааперацыі ў гарадах для а'я-случайнага страхавання, павіны плавасць на месцы ў страхаванне інасе. гэты званы з паказаннем а'яноў, нумары інасе на бланку на 1 студзеня 1938 г. і ўнесці сумы плацяжоў на тэрыю, агодна радзідэрам.

**УПРАЖЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР**

ДАВОДЗІЦЬ ДА ВЕДАМА ФХІЗ УКАЗАННЫХ ВІШЕЙ АРГАНІЗА-ЦЫІ, ШТО АПЛАТА СТРАТ У МАЕМАСЦІ АД СТХІЯННЫХ ВЕД-СТВАЎ БУДЗЕ ПРАВОДЗІЦА ВЫКЛЮЧНА ТЫМ АРГАНІЗАЦЫЯМ, ЯКІ ЗАКЛЮЧЫЛІ СТРАХАВАНІ І ўНЕСЦІ ПЛАТЭЖЫ. АДНАЧ-СОБА ПАЛІТЭЖАЕ АРГАНІЗАЦЫІ ў САБАТНЫХ СІСТЭМАХ, ЯКІЯ ЯШЧЭ НЕ ПАДАЛІ ЗАЯВУ І НЕ ўНЕСЛІ ПЛАТЭЖОЎ, ШТО НЕАБ-ХОДНА НЕАДКЛАДНА ЗАКЛЮЧЫЦЬ СТРАХАВАНІ, КАВ ЗАБЯПЕ-ЧЫЦЬ АПЛАТУ МАТЧЫННЫХ СТРАТ У СВАЕІ МАЕМАСЦІ.

УПРАЖЛЕННЕ ДЗЯРЖСТРАХА НКФ БССР.

**К сведенню врачей и лечебных учреждений**

Химико-фармацевтическая  
ФАБРИКА  
**„ГАЛЕН-МОСКВА“**  
ВЫПУСТИЛА В ПРОДАЖУ  
СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ:

<b>ГИПЕРСОЛ</b> По проф. С. Ф. Майкоу-Трунчеву. Разр. Наркомздрава № 1184	<b>ИОД-ГИПЕРСОЛ</b> По проф. С. Ф. Майкоу. Разр. Учен. Мед. Советом НКЗ СССР
--	---

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИОСКЛЕРОЗА. В КАКИХ БЫ ОБЛАСТЯХ И ОРГАНАХ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОР-ГАНИЗМА ОН НЕ ПРОЯВИЛСЯ И ПРИ ВОЛЕЖ-НЫХ, СВЯЗАННЫХ С АДЦИДОЗОМ КРОВИ.

Иод-Гиперсол преимущественно назначается арте-риосклеротикам, страдающим синдромом, вызванным, нормальным лимфогенезом, желче-, при хроническом ревматизме, подагре, при оститах и периститах, спондилоартритах, при гетеронии, для рассасыва-ния хронических инфильтратов и экзудатов, а так-же при ртутном и свинцовом отравлениях.

ГИПЕРСОЛ И ИОД-ГИПЕРСОЛ ПРИМЕНЯЮТСЯ С ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЮ ЦЕЛЮ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖ-ДЕНИЯ АРТЕРИОСКЛЕРОЗА.

**ТРЕБУЙТЕ ВО ВСЕХ АПТЕКАХ СССР**  
При отсутствии в аптеках, просьба сообщить Хим. Фарм. ф-ке „ГАЛЕН-МОСКВА“, 2-й Вышеславцев пер., дом № 6.

**К. Л. Ш.**